



Працэнты па крэдытах паменшацца



Аўтажыры на службе ратаўнікоў



Жыццёвая праўда мастака



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

СТАР 2

СТАР 3

СТАР 5

БЕЗУМОЎНЫ КЛОПАТ

Прэзідэнт патрабуе своечасовай і поўнай выплаты пенсій і сацыяльных дапамог

Пра гэта ішла размова на нарадзе аб асобных пытаннях сацыяльнага забеспячэння. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што сёння ў краіне больш за 2,5 млн пенсіянераў, з іх 646 тысяч працуе. «Але астатнія жывуць на пенсію. Таму сёння мы абавязаныя своечасова і поўна выплаціць пенсію гэтым людзям», — сказаў кіраўнік дзяржавы.



Фота БЕЛТА.

Прэзідэнт звярнуў увагу на тое, што сёлета тэмпы росту заробтнай платы невысокі, паколькі ён жорстка ўвязаны з тэмпам росту прадукцыйнасці працы. «Але гэта правільна, гэта законы эканомікі, ад гэтага нікуды не дзенешся. Тым больш у складаныя часы ніхто з гэтымі пытаннямі ні ў адной дзяржаве не свавольці. А раз заробатная плата не так вялікая, значыць, у нас і пенсіі адпаведным чынам прывязаны да заробкаў», — падкрэсліў ён.

Пра гэтым Аляксандр Лукашэнка лічыць недапушчальным звальняць пенсіянераў, здольных працаваць далей: «У сродках масавай інфармацыі чытаю пра пазіцыю некаторых кіраўнікоў прадпрыемстваў і падыходах, якія дазваляюць, заховаючы працоўныя калектывы, звальняць пенсіянераў. Маўляў, сітуацыя складаецца такая. Вось гэтага дапусціць нельга! Хоча чалавек працаваць, можа працаваць — няхай працуе. Інакш наш лозунг аб сацыяльнай дзяржаве так і застаецца лозунгам».

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу прысутных на тое, што аб пенсіянерах і іншых сацыяльна неабароненых пластах насельніцтва трэба памятаць заўсёды. «І справа тут не ў выбарах», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт запатрабаваў ад урада далажыць, як ідуць справы з фарміраваннем фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, наколькі забяспечваецца своечасоваць выплаты пенсій і сацыяльных дапамог. Ён нагадаў, што раней дэталёва былі разгледжаны многія вострыя праблемы, якія стаяць у сферы эканомікі і перш за ўсё перад буйнымі прадпрыемствамі, дзе адной з прывілейных задач з'яўляецца захаванне працоўных калектываў і своечасовая выплата зарплат.


Кіраўнік дзяржавы таксама закрануў пытанне пенсійнага ўзросту ў Беларусі, падкрэсліўшы, што ён павышацца не будзе. «Мой погляд на гэты конт вядомы: калі людзі не хочуць павышэння пенсійнага ўзросту, мы ім прама сказалі — вось такі пенсійны ўзрост, такі пенсійны фонд, мы яго дзелім на ўсіх пенсіянераў», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Людзі ведаюць сітуацыю, і мусюць гэтае пытанне абсалютна не да месца, ды і не час», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Як далажыла міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна, у цяперашні час са сродкаў фонду пенсійныя выплаты атрымліваюць 2,573 млн пенсіянераў. Паводле яе слоў, пенсіі выплачваюцца з 5-га па 26-е чысло. Сярэдняя пенсія па ўзросце складае 2,749 млн руб., і ў адпаведнасці з палажэннямі канцэпцыі аб нацыянальнай бяспецы суадносіны сярэдняй пенсіі па ўзросце і сярэдняй заробатнай платы па краіне, так званы каэфіцыент замяшчэння, не павінен быць ніжэйшы, чым 40%. Па словах Марыяны Шчоткінай, гэта міжнародная станоўчая практыка і гэта абавязальства беларускай дзяржавы заўсёды выконвалася. Так, за студзеня—май гэтыя суадносіны склалі крыху больш за 43%. Міністр падкрэсліла, што яны будуць вытрыманы і па выніках года.

Прэзідэнт даложа на аб тым, што дзяржава выконвае гарантыі па своечасовай і ў поўным аб'ёме выплаце пенсій і дапамог. Штомесячныя выплаты з боку дзяржавы ў памеры 7,4 трлн руб. ажыццяўляюцца без зрыву тэрмінаў.

Аляксандр Лукашэнка даручыў адшукаць сродкі для таго, каб спланаваць павышэнне пенсій з 1 верасня на 5%. Міністр падкрэсліла, што гэтая задача будзе выканана, паведамляе прэс-служба Прэзідэнта.

БРАМА ТВОРЧАСЦІ



Фота Анастас КЛЕШЧУКА.

ЦЫТАТА ДНЯ



Наталля КАЧАВА, намеснік прэм'ер-міністра:

«Год моладзі павінен стаць паказальным па зніжэнні злачыннасці сярод падлеткаў і маладых людзей. На ўзроўні кіраўніка дзяржавы і ўрада прымаюцца сур'ёзныя меры па падтрымцы сем'яў з дзецьмі. Неабходна зрабіць усё магчымае, каб не дапусціць безнадзейнасці дзяцей і падлеткаў. Задача дарослых — засцерагчы іх ад нападанняў ў дрэнную кампанію. Асабліва ўвагу трэба надаць стварэнню асяроддзя, спрыяльнага для жыцця і развіцця дзяцей».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 25.07.2015 г.

Долар ЗША	15120,00	▲
Еўра	16551,00	▼
Рас. руб.	260,36	▼
Укр. грыўня	683,00	▼

■ Выбары-2015

ГРАМАДСКІЯ АБ'ЯДНАННІ — У ЛІДАРАХ

Цэнтрвыбаркам падвёў вынікі фарміравання тэрытарыяльных выбарчых камісій

Сярод членаў тэрытарыяльных выбарчых камісій амаль палова — 47,5% — складаюць прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў. Пра гэта ўчора паведаміла Лідзія ЯРМОШЫНА, старшыня Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх разферндаўмаў.

ПАРТЫЙНЫ СКЛАДНІК ТРОХІ ўЗРОС

Па яе словах, сёлета ў першае звяно тэрытарыяльных выбарчых камісій увайшло 1916 чалавек, што менш, чым 5 гадоў таму — 2000 чалавек. Такія лічбы можна растлумачыць тым, што ў 2010 годзе было больш адміністрацыйна-тэрытарыяльных выбарчых адзінак.

Членамі тэрытарыяльных выбарчых камісій сталі дзяржаўныя служачыя — 20%. Грамадзяне ва ўзросце да 30 гадоў — 6%. Жанчыны, як заўжды, з'яўляюцца «цяглавым складнікам тэрытарыяльных камісій» — амаль 59%. Зменшылася колькасць вылучэнцаў ад працоўных калектываў

11,3% (у 2010-м — 16,5%). Што тычыцца вылучэння шляхам збору подпісаў, г.зн. ад групы грамадзян у колькасці 10 чалавек, якая можа накіраваць прадстаўніка ў склад любой камісіі, акрамя Цэнтральнай, то такіх 33%.

Калі казаць пра колькасць прадстаўнікоў палітычных партый у камісіях, то іх прадстаўніцтва крыху павялічылася — 7,8% (у 2010 г. — 6%). Есць у выбарках і прадстаўнікі апазіцыі.

На дадзены момант пры ЦВК акрэдытавана 5 нацыянальных назіральнікаў — ад Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь», Беларускага Хельсінскага камітэта, Рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці, Беларускай партыі левых «Справядлівы свет», а таксама ад Беларускай партыі «З'яўненая».

Лідзія Ярмошына звярнула ўвагу, што тры патэнцыйныя кандыдаты ў Прэзідэнта ўжо адкрылі асабістыя фінансавыя фонды, у якія любы грамадзянін Беларусі можа ахвяраваць грошы. Па яе словах, адкрыццё першага рахунку — Сяргея Калякіна — прайшло не зусім гладка.

«У банку былі не гатовы да змены дзейнага заканадаўства. У нас звычайна рахункі

адкрываюць кандыдаты. На сёлетніх выбарах Прэзідэнта ўпершыню дазволена гэта рабіць асобам, якія не маюць такога статусу і з'яўляюцца толькі прэзідэнтамі. Гэта выклікала пэўную юрыдычную складанасць, але было вельмі хутка адрэгулявана», — растлумачыла старшыня Цэнтрвыбарма і ўдакладніла, што фонды адкрылі мужчына і дзве жанчыны. Гэта значыць, акрамя Сяргея Калякіна, — Таццяна Караткевіч і Жанна Раманоўская.

ЯК ФАРМІРАВАЛІСЯ ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫЯ КАМІСІІ ў РЭГІОНАХ?

Брэсцкая вобласць

Падчас вылучэння членаў у склад дзвюх тэрытарыяльных камісій горада Брэста найбольшую актыўнасць праявілі грамадскія аб'яднанні. У выбарчую камісію Ленінскага раёна ад іх паступіла 13 заяў, у тым ліку 6 — ад палітычных партый. У Маскоўскую раённую камісію ад грамадскіх аб'яднанняў было пададзена 12 заяў, у тым ліку 5 — ад палітычных партый.

СТАР 2

■ Няблізкі свет

Мы ў Антарктыцы на доўга

Які наш інтарэс на шостым кантыненте?

Беларусь працягвае асвойваць Антарктыду. Днямі Нацыянальная акадэмія навук прадставіла ўвазе грамадскасці канцэпцыю дзяржаўнай антарктычнай праграмы на 2016—2020 гады, якая павінна быць узгоднена з зацікаўленымі ведамствамі да 1 верасня і затым зацверджана Саветам Міністраў. Фінансаванне даследаванняў самага халоднага кантынента павялічыць. На мацерыку пабудуюць першую чаргу Беларускай антарктычнай станцыі, а штат супрацоўнікаў экспедыцыі большае мінімум на два чалавекі.

Менавіта пабудова ўласнай антарктычнай станцыі — пэўна, галоўны з бягучых праектаў айчынных палярнікаў, які па значнасці можна параўнаць з запускам першага беларускага касмічнага спадарожніка. Яго рэалізацыя ў рэгары: ужо гатова адна з трох секцый будучага модуля станцыі (іх праектуюць і вырабляюць на адным з беларускіх прадпрыемстваў). У найбліжэйшыя месяцы будзе завершана праца над яшчэ дзюма секцыямі. Маркуецца, што на працягу 4—5 гадоў у Антарктыдзе з'явіцца яшчэ некалькі модуляў, а таксама электрастанцыя і медыцынскі блок.



Цяпер беларускі дом у Антарктыдзе — станцыя «Гара Вячэрняя», перададзена Расійскай Федэрацыяй у бязвыплатнае часовае карыстанне.

СТАР 3

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

«Нармандская чацвёрка» заклікала ўсе бакі прытрымлівацца дамоўленасцяў «Мінска-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель у ходзе тэлефонных перамоў абмеркавала з прэзідэнтамі Расіі, Францыі і Украіны сітуацыю ў Данбасе. Цэнтральнай тэмай быў ход рэалізацыі Мінскіх пагадненняў. Удзельнікі перамоў былі адзіныя ў думцы, што неабходна як мага хутчэй выканаць дасягнутыя на гэтым тыдні дамоўленасці аб адводзе ад лініі судакранання танкаў і лёгкіх артылерыяў. Гэты працэс павінен адбывацца пад кантролем АБСЕ, лічаць лідары нармандскай чацвёркі. Бакі лічаць, што «асабліва ўвагу трэба надаць палітычнаму працэсу. Асабліва важна дасягнуць прагрэсу адносна запланаваных на восень мясцовых выбараў, якія павінны прайсці ў адпаведнасці са стандартамі АБСЕ і ўкраінскім заканадаўствам. Удзельнікі перамоў пагадзіліся, што варта запатрабаваць ад усіх бакоў рэалізацыі Мінскага пакета ад лютага 2015 года — гэта, перш за ўсё, тычыцца адводу цяжкіх узбраенняў і забеспячэння свабоднага доступу па месцах праварак АБСЕ. Была таксама дасягнута дамоўленасць аб больш хуткім аднаўленні газавых перамоў паміж Расіяй і Украінай.

Кітай створыць найбуйнейшы ў свеце радыётэлескоп

Кітай пачаў мантаж самага вялікага ў свеце радыётэлескопа. З яго дапамогай КНР збіраецца даследаваць ранні Сусвет, а таксама весці пошук следоў разумнага жыцця за межамі Галактыкі. Абсерваторыя, як кажаецца, займе плошчу 30 футбольных палёў. Дыяметр тэлескопа FAST складзе 500 метраў. Па гэтым паказчыку абсерваторыя абгоніць найбуйнейшы на сённяшні дзень тэлескоп у свеце — абсерваторыю «Арсіба» ў Пуэрта-Рыка (з дыяметрам 305 метраў). Перыметр тэлескопа складзе 1,6 кіламетра, у радыусе 5 кіламетраў ад яго няма гарадоў. Абсерваторыя манціруецца ў прыродным паглыбленні, акружаным пагоркамі, якое забяспечвае адпаведныя ўмовы для працы FAST. Завяршыць работы плануецца ў 2016 годзе. Кошт новага тэлескопа ацэньваецца ў 100 мільянаў долараў.



ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Україна пазбегла дэфолту

Україна зрабіла чарговы плацеж па еўрааблігацыях. Памер купоннай выплаты па паперах 2012 года склаў 120 мільянаў долараў. Пра гэта паведамляюць інфармагенцтвы са спасылкай на намесніка міністра фінансаў Украіны Арцёма Шэвалёва. Калі б Кіеў не змог ажыццявіць пагадненне купона, гэта азначала б тэхнічны дэфолт. Кіруючы дырэктар кансалтынгавай кампаніі McLarty Associates Рычард Берт у артыкуле, апублікаваным 18 ліпеня ў The Washington Times, сцвярджаў, што калі Украіна спіша даўгі перад прыватнымі крэдытарамі або не выканае абавязальстваў, краіна фактычна стане фінансавым ізгоём. «Яна страціць доступ да рынкаў капіталу, тым самым пазбаўляючы сябе істотнага фінансавання», — напісаў Берт.



КОРАТКА

У Беларусі будзе больш строгі парадак вызвалення юрыдычных асоб і ІП ад адміністрацыйнай адказнасці. Адпаведны Указ № 340 падпісаў Прэзідэнт.

Дадатковыя сродкі з бюджэту Мінска выдаткуюць на фінансаванне галін гарадской гаспадаркі і транспарту, сацыяльна-культурнай сферы, інвестыцыйнай праграмы сталіцы. Такое рашэнне прынята на сесіі Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў.

З 19.00 да 21.00 каля сцен Мінскай гарадской ратушы кожны ахвотны зможа выканаць урывак са свайго любімага музычнага твора. Акцыя адбудзецца ў рамках серыі летніх канцэртаў «Класіка каля ратушы». Самых юных талентаў чакаюць сюрпрызы ад спонсараў праекта.

Вікторыя Чайка заваявала сярэбраную ўзнагароду ў стральбе з пісталета на дыстанцыі 25 м на чэмпіянаце Еўропы-2015 па кулявой стральбе з малакалібернай зброі і стэндавай стральбе, што праходзіць у славенскім горадзе Марыбар.

■ На свае вочы

НЕ ўСМІХАЙЦЕСЯ, ВАС ЗДЫМАЮЦЬ!

Як несумленныя дачнікі трапляюць у відэапастку

Дзяржынскі раён, аўтобусны прыпынак «Дачы». Таблічка папярэджае, што тут вядзецца відэаназіранне, за выкінутае смецце — штраф. Але гэта не спыняе людзей. Насупраць тэрмізіцы «БМВ», модна апранутая маладая жанчына на высокіх абцасах выносіць з багажніка чатыры пакеты са смеццем і ставіць іх каля перапоўненай урны.

Следам спыняецца яшчэ адзін кіроўца і кідае некалькі мяшкоў з рознай непатрэбшчынай лобач.



Але раптам вяртаецца назад і забірае. Відэа, заўважыў відэакамеру. Як потым стала вядома, вадзіцель не паленаваўся адвезці смецце на палігон, а сам прыехаў у міліцыю «здавацца». Штраф, бясспрэчна, яму вылісцілі, але мінімальны, паколькі ён асэнсаваў свой учынак.

А вось збаўляе хуткасць «Мерседэс» з маладымі людзьмі, з адчыненых вокнаў грывіць музыку. Адзін з хлопцаў ціснуў бузэлькай у прыдарожны слуп: асколкі шкла, нібы рознакаляровыя мыльнявыя бурбалкі, разлятаюцца па асфальце. Усе рагочуць. Няўцям пасажырам, што яны пад прыцэлам «відэапасткі».

— Смецце на прыпынках грамадскага транспарту — як правіла, справа рук дачнікаў, — расказаў намеснік старшыні Мінскага абласнага камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэй БАС. — Едуць на свае «фазэндзі» з Мінска — выстаўляюць пакеты з адходамі, вяртаюцца дадому — таксама.

СТАР 5

ГРАМАДСКІЯ АБ'ЯДНАННІ — У ЛІДАРАХ

■ Добрая навіна

У ПАДАРУНАК ДЗЕЦЯМ

Новая школа будзе пабудавана ў курортным пасёлку Нарач

У Мядзельскім раёне завяршаецца рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы развіцця курортнай зоны Нарачанскага рэгіёна на 2011-2015 гады. Адным з яе пунктаў і стане будаўніцтва школы, разлічанай на 510 месцаў.

Як паведаміў намеснік прэм'ер-міністра Міхаіл Русы, мяркуецца, што будаўніцтва школы пачнецца 1 верасня гэтага года і завершыцца роўна праз год. Аб прапанове пабудавання школы ў найбліжэйшы час будзе далажана Прэзідэнту. «Гэты рэгіён перспектывы, тут павінны быць створаны добрыя ўмовы для жыцця і адпачынку. Дзеё са школы, дзіцячы сад, бальніца, створаны працоўныя месцы, туды і цягнуцца людзі», — адзначыў Міхаіл Русы.

Паводле яго слоў, вопыт развіцця Нарачанскага рэгіёна будзе распаўсюджаны на іншыя раёны. «Мяркую, што задачы, пастаўленыя Прэзідэнтам па развіцці курортнай зоны Нарачанскага рэгіёна, будуць выкананы ў поўным аб'ёме», — рэзюмаваў ён.

Канстанцін ЛЮТКЕВІЧ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стары.)
«Пры фарміраванні складаў камісій удзельнікі пасяджэння прэзідыума Брэсцкага гарадскога Савета дэпутатаў і гарвыканкама зыходзілі перш за ўсё з кампетэнтнасці прэтэндэнтаў і маштабу арганізацыі, якія яны прадстаўляюць. Напрыклад, Брэсцкая гарадская арганізацыя ветэранаў налічвае звыш 58 тыс. чалавек, БРСМ — больш за 17 тыс. Больш за 9 тыс. чалавек уваходзіць у склад гарадской арганізацыі прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі, больш за 4 тыс. — у РГА «Белая Русь», амаль столькі ж — у Беларускам саюзе жанчын», — патлумачыла начальнік аддзела арганізацыйна-кадравай работы гарвыканкама Ніна Матвісік.

Прадстаўнікі ўсіх гэтых арганізацый увайшлі ў склад утвораных у абласным цэнтры раённых камісій. Палітычныя партыі прадстаўлены ў выбарках трыма вылучэнцамі: два ад КПБ і адзін ад Рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці. Астатнія месцы дасталіся прадстаўнікам грамадзян і працоўных калектываў. Трэць членаў камісій раней удзельнічалі ў выбарчых кампаніях.

У Брэсцкай вобласці ў склад выбарчых камісій увайшлі прадстаўнікі 4 палітычных партый, адна з іх апазіцыйная — Аб'яднаная грамадзянская партыя. Усяго ў Брэсцкай вобласці створана 21 тэрытарыяльная выбарчая камісія па выбарах Прэзідэнта.

Гомельская вобласць

У Гомельскай вобласці ў тэрытарыяльных камісіях па выбарах Прэзідэнта большасць складаюць жанчыны — амаль 57%. Усяго ў рэгіёне створана 26 тэрытарыяльных камісій па выбарах Прэзідэнта: адна абласная, 21 раённая і 4 раёныя ў гарадах.

Больш за палову членаў камісій (58%) — прадстаўнікі грамадскіх арганізацый. У прыватнасці, гэта Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў, якое дэлегавала ў камісіі 16 чалавек, Беларускі саюз жанчын — 21 чалавек. Максімальным у камісіях з'яўляецца прадстаўніцтва Федэрацыі прафсаюзаў

Беларусі — 55 чалавек. Палітычныя партыі ў тэрытарыяльных камісіях прадстаўляюць 37 чалавек (10,9%).

Гродзенская вобласць

Абсалютную большасць Гродзенскай абласной камісіі па выбарах Прэзідэнта (12 з 13 чалавек) складаюць прадстаўнікі партый і грамадскіх аб'яднанняў — «Белая Русь», Беларускі фонд міру, Беларускі саюз жанчын, Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў, Беларускае Таварыства Чырвонага Крыжа, Камуністычная партыя Беларусі, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі. Адзін прадстаўнік абласной камісіі вылучаны шляхам падачы заяў грамадзян.

«У склад абласной камісіі ўвайшлі людзі, якія прадстаўляюць практычна ўсе сферы дзейнасці і з'яўляюцца аўтарытэтнымі ў сваіх працоўных калектывах, грамадскіх арганізацыях. Таксама ўсе яны маюць той альбо іншы вопыт удзелу ў падрыхтоўцы і правядзенні выбарчых кампаній», — паведаміў старшыня камісіі Валерый Саўко.

Усяго ў Гродзенскай вобласці сфарміравана 20 тэрытарыяльных камісій па выбарах Прэзідэнта.

Віцебская вобласць

У складзе кожнай з трох раённых камісій горада Віцебска захаваны неабходны мінімум прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Гэта прадстаўнікі Грамадскага аб'яднання «Белая Русь», Беларускага фонду міру, Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў, Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа, Камуністычнай партыі Беларусі, Рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці, Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі.

У Віцебскай абласной камісіі па выбарах Прэзідэнта 80% — прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Прадстаўлены Камуністычная партыя Беларусі, Ліберальная-дэмакратычная партыя, партыя БНФ, а таксама грамадскія арганізацыі «Белая Русь», «БРСМ», «Беларускі саюз жанчын», Федэрацыя прафсаюзаў.

«Атрымаўся вельмі шырокі спектр палітычна-га жыцця Віцебскай вобласці», — канстатаваў намеснік старшыні аблвыканкама Уладзімір Цярэцькеў. Ён таксама паведаміў, што найбольшую актыўнасць на этапе фармавання камісій праявілі Камуністычная партыя Беларусі, Беларускае партыя працы і справядлівасці, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці.

Разам з тым, паводле слоў намесніка старшыні аблвыканкама, шэраг палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў вылучылі кандыдатаў з парушэннямі патрабаванняў Выбарчага кодэкса Беларусі. Паводле заканадаўства, кіруючыя органы абласных, раённых і гарадскіх арганізацыйных структур палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў вылучаюць кандыдатаў у адпаведнасць са сваіх прадстаўнікоў у адпаведнасць абласных, раённых і гарадскіх тэрытарыяльных камісій па выбарах Прэзідэнта. Аднак на Віцебшчыне гарадскія арганізацыі вылучылі прадстаўнікоў у раённых камісіях, абласная — у склад гарадской. «Такім чынам, можна адзначыць, што названыя партыі аказаліся не гатовымі да ўдзелу ў фарміраванні тэрытарыяльных камісій», — рэзюмаваў чыноўнік.

У Віцебскую абласную камісію ўвайшоў адзін з раённых каардынатараў па Віцебску ініцыятыўнай групы Таццяны Караткевіч. З гэтай нагоды каардынатар быў заменены.

Магілёўская вобласць

У Магілёўскай вобласці больш за 50% удзельнікаў камісій з'яўляюцца прадстаўнікамі грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый, у тым ліку аб'яднання «Беларускі фонд міру», Камуністычная партыя Беларусі, ГА «Белая Русь», Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці, ГА «БРСМ», а таксама магілёўскай абласной арганізацыі Беларускага прафесійнага саюза банкіраў і фінансавых работнікаў. Працоўныя калектывы ў складзе камісій прадстаўляюць 3 чалавекі, трое — ад грамадзян шляхам падачы заяў.

Як адзначыў начальнік упраўлення арганізацыйна-кадравай работы Магілёўскага аблвыканкама Геннадзь Герасіменка, прадстаўнікі палітыч-

ных партый і грамадскіх аб'яднанняў складаюць 53,8% ад агульнай колькасці кандыдатаў. У камісію ўвайшлі практычна ўсе ўзроставыя групы: самаму маладому споўнілася 24 гады, самаму старэйшаму — 63.

«Пры падборы кандыдатаў ацэньвалі іх дзелавыя якасці, вопыт працы ў выбарчых кампаніях, узровень прадстаўніцтва грамадскіх аб'яднанняў у рэгіёне. Лчу, што ўключаны ў склад камісіі найбольш годныя з іх», — падкрэсліў Геннадзь Герасіменка.

Усяго ў рэгіёне створана 26 тэрытарыяльных камісій па выбарах Прэзідэнта. Акрамя абласной, гэта 21 раённая і 4 раённых у Магілёве і Бабруйску.

Горад Мінск

Старшыні Мінскай гарадской камісіі абраны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Дзмітрый Шаўцоў. Ён быў дэлегаваны Беларускай асацыяцыяй урачоў, якую ўзначальвае. Яго намеснікам стала старшыня грамадскага аб'яднання «Беларуская асацыяцыя шматдзетных бацькоў» Таццяна Краўчанка.

Гарадская камісія сфарміравана з 12 прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў (у тым ліку трох прадстаўнікоў палітычных партый — «Працы і справядлівасці», Камуністычнай партыі Беларусі і БНФ) і аднаго прадстаўніка грамадзян. Дзевяць раённых камісій сфарміравалі 117 чалавек, з іх прадстаўнікоў грамадзян — 24, працоўных калектываў — 11, грамадскіх аб'яднанняў — 82 (уключаючы 20 прадстаўнікоў палітычных партый)

Мінская вобласць

У Мінскую абласную камісію па выбарах Прэзідэнта увайшло восем прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і палітычных партый. Такія, як «Белая Русь», Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў, Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане, Беларускае таварыства Чырвонага Крыжа, Беларускі саюз жанчын. Астатнія 5 — кандыдаты, вылучаныя грамадзянамі шляхам падачы заяў.

Вераніка ПУСТАВІТ, Волга МЯДЗВЕДЗЕВА, Таццяна ЛАЗОУСКАЯ.

■ Ураджай

ХЛЕБ І МІР — РЭЧЫ

ЎЗАЕМАЗВЯЗАНЫЯ

Па традыцыі правядзенне абласных жаянак на Міншчыне штогод чаргуецца па раёнах. Сёлета нясвіжскія хлебаробы перадалі эстафету сваім калежкам. Паўдзельнічаць у свяце першага снапа прыехалі кіраўнікі ўсіх раёнаў вобласці.

На полі каля вёскі Узнога адкрытага акцыянернага таварыства «Морач» сабраліся шматлікія госці: жыхары навакольных паселішчаў, іх дзеці, сваякі з Клецка, Мінска.

— Дарагія землякі, шмат працы вы ўклалі ў сёлетні ўраджай. Ён нядрэзны, нягледзячы на сурпрызы, што падносіла надвор'е, — звярнуўся найперш да механізатараў старшыня Мінаблвыканкама Сямён ШАПІРА. — Чакаецца, што ў цэлым вобласць збярэ каля 2 млн тон збожжа. Яго трэба своечасова і якасна ўбраць. Дзякуй вам за ўсё, што вы робіце, каб Беларусь развілася, была зможнай, каб на стала заўсёды быў хлеб. Калі на стала ёсць хлеб, то тады ў краіне будзе і мір. Гэта ўзаемазвязаныя рэчы.

Камбайнеры вывелі свае машыны ў поле, каб зрабіць першы круг, а свята тым часам так набірала абароты. Масдовыя самадзейныя артысты ў нацыянальных строях спявалі песні аб прыгажосці Беларусі, роднай Клечыны. Гаспадыні прыгожа аформленых дварыкаў завялі ўдзельніцкую рознімі прысмакамі: дранікамі, вэнджаным мясам, хатняй каўбасой, мёдам, бярозавікам. Кожная з жанчын імкнулася перахапіць гасцей у сваіх усюдзях. А канкурэнтаў сапраўды было шмат: гасцяўчыя куткі зладзілі ўсе сельгаспрадпрыемствы раёна.

Нягледзячы на надвор'е, атмосфера жаянак была цёплай, сонечная, шчырая. Клецкі раён чарговы раў пацвердзіў званне гасціннага рэгіёна.

— Сёлета плануецца ўбраць больш як 17 тыс. збожжавых каласавых. Усе 12 сельгасарганізацый прыступілі да жніва, задзейнічаны 94 камбайны, — канстатаваў намеснік начальніка ўпраўлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні Клецкага райвыканкама Мікалай ЛЕШЫК.

Усяго ж у Мінскай вобласці амаль 600 гектараў збожжавых і зернебабовых. Гэта значна больш, чым у астатніх рэгіёнах краіны.

— Масавая ўборка збожжавых пачнецца прыкладна праз тыдзень, завяршыцца яе плануецца за 17-18 дзён, — расказаў старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Мінаблвыканкама Віталь ГРЫШАНАЎ. — Тэхніка гатова на 93%. З улікам умоў надвор'я тэрміны ўборкі зрушыліся на 5-7 дзён, таму нагрузка на механізатараў узрасце. Што тычыцца канчатковых вынікаў жніва, то, відаць, яны будуць адрознівацца. Напрыклад, у паўночных раёнах, якія менш прадукцыйныя, выпала дастаткова дажджоў. Складанай сітуацыя ў паўднёвых раёнах: Старадарожскім, Любачскім, Салігорскім, часткова Пухавіцкім і Бярэзінскім. Традыцыйна ўскладаем надзею на багацейшыя на фінансы і прыродна-кліматычныя ўмовы Слуцкі, Нясвіжскі, Мінскі, Дзяржынскі, Смалевіцкі раёны. А ў цэлым у палове раёнаў ураджай добры.

Таццяна ЛАЗОУСКАЯ, lazovskaya@vziasda.by

■ Эканоміка

НА ТРАЕКТОРЫЮ ЎСТОЙЛІВАГА РОСТУ

Інфляцыя ў цэлым за 2015 год будзе ніжэйшай за мэтавы параметр — у межах 15-18%, а працэнтныя стаўкі па крэдытах паменшацца

Аб гэтым гаворыцца ў паведамленні прэс-службы Нацбанка па выніках пашыранага пасяджэння праўлення гэтага ведамства. Акрамя таго, на ім разглядаліся пытанні выканання асноўных напрамкаў грашова-кредытнай палітыкі нашай краіны за першае паўгоддзе і задачы банкаўскай сістэмы па іх далейшай рэалізацыі, а таксама актуальныя пытанні павышэння ўстойлівасці функцыянавання банкаў.

ІНФЛЯЦЫЮ ПАДКАРЭКТУЕ РЫНАК

Як адзначалася на пасяджэнні, грашова-кредытная палітыка сёлета была скіравана на падтрыманне макразаказнамінай устойлівасці і запавольванне інфляцыі.

На працягу II квартала Нацыянальным банкам завершана ўкараненне ўсіх асноўных элементаў рэжыму манетарнага таргетавання. Гэта, у прыватнасці, тычыцца змены сістэмы рэгулявання бягучай ліквіднасці банкаў з пераходам на рынак механізм устанавлення працэнтных ставак на грашовым рынку пры дапамозе правядзення аўкцыёну працэнтных ставак. Спецыялісты адзначаюць, што «ўкараненне больш гнуткай сістэмы курсуаўтварэння, якая праводзіцца з сёлета з 1 чэрвеня правядзенне біржавых таргоў у рэжыме беспералытнага падвойнага аўкцыёну, істотна ўзмацняе ролю рынаковых фактараў у фарміраванні абменнага курсу беларускага рубля і будзе спрыяць памяншэнню рызык назапашвання знешніх дысбалансаў».

Дынаміка інфляцыйных працэсаў у першым паўгоддзі характарызаваўся ўстойлівай тэндэнцыяй да запавольвання. У гадавым вымярэнні прырост спажывецкіх коштаў знізіўся з 17,1% у студзені да 13,2% у чэрвені. «Таму з II квартала інфляцыя знаходзіцца ніжэй за абвешчаныя мэтавы параметр на 2015 год (18% з дапушчальным адхіленнем у памеры 2%)» — паведамляе Нацбанк.

АБ ЛІКВІДАСЦІ РУБЛЯ

Прырост сярэдняй шырокай грашовай масы (прамежкавы арыенцір манетарнай палітыкі) склаў у чэрвені 36,5% у гадавым вымярэнні. Яе павелічэнне ў параўнанні са снежнем 2014 года ў асноўным звязана з пераацэнкай ва-

лютнага складніка і чыстай купляй Нацыянальным банкам замежнай валюты на ўнутраным валютным рынку. Адначасова праводзіліся аперацыі па звязванні рублёвай ліквіднасці, якая фарміруецца пры куплі Нацбанкам валюты. Пасля гэтага рублёвая грашовая база з пачатку года зменшылася на 5,5%.

У Нацбанку паведамляюць, што да канца 2015 года грашова-кредытная палітыка захавае накіраванасць на абмежаванне інфляцыйных працэсаў і фарміраванне ўмоў для збалансаванага развіцця эканомікі. Увогуле рэгулятар сёлета працягне прымаць меры па запавольванні тэмпаў росту шырокай грашовай масы да вызначанага арыенціру — не больш за 30%. Таму інфляцыя ў цэлым за 2015 год чакаецца ніжэйшай за мэтавы параметр — у межах 15-18%.

КРЭДЫТАМ ЗАГАДАЛІ ТАННЕЦЬ

Працэнтныя стаўкі на крэдытна-дэпазітным рынку сёлета ў першым паўгоддзі фарміраваліся ў значнай ступені пад уплывам эканамічнай сітуацыі канца 2014 года і прынятых захадаў па яе стабілізацыі. З улікам існуючай дынамікі ставак міжбанкаўскага рынку і іншых істотных фактараў Нацбанк пазстапа зніжаў працэнтныя стаўкі інструментаў рэгулявання ліквіднасці. Адначасова адбывалася паступовае зніжэнне працэнтных ставак і на дэпазітна-кредытным рынку.

Нацбанк вырашыў устанавіць з 1 студзеня 2016 года мінімальны памер статутнага фонду банка, які ствараецца, у тым ліку ў выніку рэарганізацыі, у суме 450 млрд беларускіх рублёў.

Спецыялісты адзначаюць, што для абмежавання крэдытавання па неабгрунтавана высокіх працэнтных стаўках з 1 чэрвеня Нацыянальным банкам зменены падыходы да фарміравання спецыяльных рэзерваў па крыніцце матчыных страт па партфелях аднародных крэдытаў. Першапачаткова гэтае рашэнне не закранае раней заключаныя дагаворы, у тым ліку новыя траншы, якія выдаваліся пасля 1 чэрвеня. Разам з тым у мэтах змянення крэдытнай нагрузкі на крэдытаатрымаль-

каў і, адпаведна, скарачэння крэдытнай рызыкі банкам рэкамендавана ў самыя кароткія тэрміны перагледзець раней заключаныя дагаворы ў бок зніжэння працэнтных ставак. Гэта тлумачыцца тым, што Нацбанк плануе не пазней як з 1-га верасня распаўсюдзіць гэты парадак стварэння рэзерваў на ўсе дагаворы, у тым ліку на тыя, якія былі заключаны сёлета да 1 чэрвеня.

У гадавым вымярэнні прырост спажывецкіх коштаў знізіўся з 17,1% у студзені да 13,2% у чэрвені.

Аднак сёння асобнымі банкамі, на фоне зніжэння працэнтных ставак па крэдытах, устанавіваюцца неабгрунтавана высокія камісіі па аперацыях, якія непасрэдна звязаны з прадастаўленнем крэдытных рэсурсаў. Як было падкрэслена ў ходзе пашыранага пасяджэння праўлення, гэта спрыяе павышэнню фактычнага кошту крэдытаў і будзе расцэньвацца Нацыянальным банкам як парушэнне заканадаўства.

Аналагічныя падыходы будуць прымяняцца і пры ацэнцы кошту дэпазітных прадуктаў. Працэнтная стаўка, якая паказваецца банкамі ў справядлівае і ўлічваецца пры разліку рэзервовых патрабаванняў, павінна ўключаць усе віды ўзнагароджанняў, якія выплачваюцца кліенту, у тым ліку бонусы і ўсе іншыя дадатковыя выплаты. Па фактах ажыццяўлення банкамі падобных аперацый рэгулятарам будзе праводзіцца праверкі і прымяняцца адпаведныя меры рэагавання.

НАЛЕТА ПАВЯЛІЧАЦЬ ПАМЕР СТАТУТНАГА ФОНДУ НОВЫХ БАНКАЎ

Пры падвядзенні вынікаў паўгоддзя рэгулятар канстатуе паліпашэнне сітуацыі з ліквіднасцю банкаў. Станючае ўздзеянне на ліквіднасць банкаў аказалі меры па стрымліванні росту крэдытнага партфеля і павышэнні якасці кіравання рызыкай ліквіднасці. У межах спецыяльных мерапрыемстваў па павышэнні ўстойлівасці функцыянавання банкаў Нацбанк вырашыў устанавіць з 1 студзеня 2016 года мінімальны памер статутнага фонду банка, які ствараецца, у тым ліку ў выніку рэарганізацыі, у суме 450 млрд



беларускіх рублёў. Больш за тое, цяпер рэгулятарам рытуецца разнае аб устанавленні з пачатку наступнага года патрабаванняў да мінімальнага памеру нарматыўнага капіталу ў беларускіх рублях. Гэтыя патрабаванні будуць штоквартальна карктавацца Нацбанкам у залежнасці ад бягучага значэння інфляцыі.

У мэтах змянення крэдытнай нагрузкі на крэдытаатрымальнікаў і, адпаведна, скарачэння крэдытнай рызыкі банкам рэкамендавана ў самыя кароткія тэрміны перагледзець раней заключаныя дагаворы ў бок зніжэння працэнтных ставак.

БЯСПЕКА — ПА МІЖНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ

У найбліжэйшы час Нацбанкам будуць скарачаны падыходы да разліку нарматыўнага беспечнага функцыянавання, у тым ліку нарматыўнага дастатковасці капіталу пры ацэнцы крэдытнай рызыкі па актывах і каштоўным паперах, якія абцяжараны абавязальствамі трэціх асоб, а таксама па размешчаных у іншых банках актываў, права распараджэння якімі маюць трэція асобы.

Сяргей КУРКАЧ, kurkach@vziasda.by

ФОТА: БЕЛТА

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ РАСКЛАД

Экзамены за 9-ты і 11-ты класы ў беларускіх школах у наступным годзе пройдуць без змен. Такая норма змяшчаецца ў пастанове Міністэрства адукацыі.

Пасля завяршэння навучання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі (дзев'яці класаў) абавязковымі для вучняў будучы пісьмовыя экзамены па беларускай і рускай мовах і матэматыцы. Для выпускнікоў тых класаў, у якіх навучанне і выхаванне ажыццяўлялася на мове нацыянальнай меншасці (польскай ці літоўскай) абавязковым таксама будзе пісьмовы іспыт па польскай або літоўскай мове. Для выхаванцаў каледжа мастацтваў, сярэдняй школы-каледжа мастацтваў, гімназіі-каледжа мастацтваў пасля 9-га класа наўроўні з агульнаадукацыйнымі прадметамі абавязковым будзе выпускны экзамен на выбар па адным з вучэбных прадметаў, змест якіх накіраваны на развіццё здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтваў. Гэты экзамен праводзіцца ў практычнай форме.

Пасля заканчэння 11-га класа (III ступені агульнай сярэдняй адукацыі) выпускнікі абавязкова здаюць пісьмовыя экзамены па матэматыцы і рускай або беларускай мове на выбар, і вусныя экзамены на замежнай мове і гісторыі Беларусі. Для вучняў класаў, у якіх навучанне і выхаванне ажыццяўлялася на мове нацыянальнай меншасці (польскай ці літоўскай), абавязковым таксама будзе пісьмовы экзамен па польскай або літоўскай мове.


Для вучняў сярэдняй школы-каледжа мастацтваў, гімназіі-каледжа мастацтваў пасля заканчэння 11-га класа разам з агульнаадукацыйнымі прадметамі абавязковым з'яўляецца выпускны экзамен на выбар па адным з вучэбных прадметаў, змест якіх накіраваны на развіццё здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтваў. Экзамен праводзіцца ў практычнай форме.

Надзея НІКАЛАЕВА. nikalaeva@mail.ru

МЫ НЕ АДНЫ?

Навукоўцы адшукалі ў космасе «сястру» Зямлі

Днямі з дапамогай тэлескопа «Кеплер» спецыялістамі была знойдзена экзопланета, якая па сваім характарыстыках вельмі блізка да Зямлі. Аб гэтай сенсацыйнай навіне паведамляюць на сваім сайце супрацоўнікі НАСА. Адкрытая планета абарачаецца вакол зоркі Kepler-452, якая знаходзіцца ў сузор'е Лебедзя, на адлегласці 1400 светлавых гадоў ад Зямлі.



Наша далёкая «сястра» круціцца вакол зоркі, падобнай па параметрах на Сонца, абарачэнне вакол якой здзяйсняе за 385 дзён. Яна знаходзіцца ў «зоне прыквашвання», а па тэрміналогіі навукоўцаў гэта азначае, што ўмовы на ёй прыдатныя для існавання бялковага жыцця.

Адкрытая экзопланета Kepler-452b мае дыяметр усяго ў 1,6 раза большы за зямны, і пры гэтым яе арбіта пралягае на такой адлегласці ад яе зоркі, што вада на ёй можа знаходзіцца ў вадкім стане, а гэта неабходная ўмова для існавання бялковага жыцця. Параўнальна невялікія памеры і блізка да зямной масы экзопланеты дазволілі даследчыкам выказаць здагадку, што адкрытае нябеснае цела, верагодна, скалістае і цвёрдае, як Зямля. Планеты з цвёрдай паверхняй выяўлялі і раней, аднак альбо ёй памеры мацней адрозніваліся ад зямных, альбо іх арбіта і выпраменьванне цэнтральнай зоркі не былі так падобныя на параметры Зямлі.

Сваёй экзопланеты адносіцца да класа G2, як і Сонца. Такім чынам, выпраменьванне ад зоркі, якое падае на планету, блізка да зямнога як па інтэнсіўнасці, так і па спектры. Узрост Kepler-452 складае каля 6 мільярдаў гадоў. А гэта значыць, што зорка на 1,5 мільярда гадоў старэйшая за Сонца, на 20% ярчэйшая і на 10% большая ў дыяметры.

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@vziasda.by

Ці чулі?

ЗАРОБАК... У «БЕЛАЗАХ»

Жыхары Гвінеі штодзень трымаюць у руках часцінку Беларусі

На банкноце наміланы 1000 франкаў гэтай краіны намалёваны аічыны кар'ерыны самазвал «БелАЗ».

Гвінея валодае найбуйнейшымі ў свеце (каля 2/3 ад сусветных) запасамі баксітаў — сыравіны, з якой дабываюць алюміній. Пры распрацоўцы пакладаў баксітаў выкарыстоўваюцца нашы аўтамабілі-гіганты. БелАЗ пастаўляе самазвалы ў Гвінею больш як 40 гадоў. Ці многа можна куціць на «адзін «БелАЗ»? Тысяча гвінейскіх франкаў раўняецца прыкладна дзвюм тысячам беларускіх рублёў. Гвінейцы ў сярэднім зарабляюць каля 4 папяровых «БелАЗаў» за гадзіну працы.

Тэхніка беларускай вытворчасці і раней трапляла на банкноты іншых дзяржаў. Напрыклад, на в'етнамскай купюры наміланы 200 донгуаў намалёваны трактар «Беларус». Праўда, цяпер яна ўжо выйшла з абарачэння.

Увогуле ж, краіны Афрыкі заўсёды вылучаліся любоўю да тэхнікі з тэрыторыі былога Савецкага Саюза. Так, напрыклад, славыты аўтамак Калашнікава ў розных варыяцыях сустракаецца на гербах Зімбабве, Мазамбіка, Усходняга Тымора, а раней ён быў адным з элементаў герба Буркіна-Фасо.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ. lyskavets@vziasda.by

Мы ў Антарктыцы надоўга

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Усё гэта дазволіць беларускім спецыялістам прысутнічаць у Антарктыдзе круглы год, а не толькі ў некалькіх месяцаў лета, як гэта ёсць цяпер. На беларускай станцыі будзе нават уласны медык. Павялічаць і штат супрацоўнікаў на Вялікай зямлі — Цэнтр палярных даследаванняў у Мінску плануе пашыраць міжнародную і навуковую дзейнасць.

Аднак для многіх застаецца адкрытым пытанне: што даследаванні Антарктыкі даюць Беларусі? Няўжо толькі дзеля падтрымкі іміджу краіны штогод на самы суровы кантынент накіроўваюцца нашы суайчыннікі? Па адказ мы звярнуліся да намесніка начальніка Цэнтра палярных даследаванняў Нацыянальнай акадэміі навук, кіраўніка беларускай антарктычнай экспедыцыі Аляксея ГАЙДАШОВА.

— Насамрэч мэты, якія пераследуе наша краіна, займаючыся працай у Антарктыдзе, цяжка нават пералічыць, — кажа палярнік. — Умоўна іх можна падзяліць на тры групы: абарона нацыянальнай беспякі, развіццё эканомікі і біяраспектыка.

Якім жа чынам можна бараніць дзяржаўную беспяку ў тысячх кіламетраў ад самой Беларусі? Аляксей Гайдашоў тлумачыць гэта наступным чынам: бяспека краіны ў тым ліку залежыць і ад стану яе эканомікі. На беларускую гаспадарку вялікі ўплыў мае клімат: засухі, залевы, замаразкі і іншыя прыродныя катаклізмы. Антарктыду ж называюць «кухняй надвор'я Зямлі»: там фарміруюцца паветраныя масы, якія абумоўліваюць клімат па ўсёй планеце. Шматлікія даследаванні, якія праводзяць беларускія навукоўцы, дазваляюць прагназаваць змены клімату ў любым месцы зямнога шару. Акрамя таго, у Антарктыцы вывучаюць азонавы слой, аэразольны і газавы састваў атмасферы. Назіраюць там і за сейсмічнай актыўнасцю. Яшчэ ў савецкі час на некаторых станцыях быў зафіксаваны вельмі моцны штуршок. Даньня пацвердзілі палярнікі з іншых краін. Пасля мадэлявання аказалася, што эпіцэнтр актыўнасці знаходзіцца ў... Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. Гэта быў першы і апошні раз, калі ПАР выработвала сваю ядзерную зброю. Таму нельга недацэньваць каштоўнасць працы ў Антарктыдзе на карысць нацыянальнай бяспекі.

Эканамічны эффект ад працы беларускіх палярнікаў можна разглядаць у двух аспектах: перспектывным і цяперашнім. Будучыня Антарктыды дагэтуль застаецца пад вялікім пытаннем. Нягледзячы на тое, што на кантывенте да 2041 года дзейнічаюць мараторыі на разведку і здабычу карысных выкапняў, у перспектыве гэта можа змяняцца. На мацерыку знаходзіцца найбуйнейшыя ў



свеце запасы вуглевадародаў і мінералаў, таму, безумоўна, прыдзе час, калі радовішчы ледзянога кантынента пачнуць распрацоўваць. Магчыма, у працэсе падзелу сфер уплыўу на кантыненте будзе ўлічвацца ўклад кожнай з дзяржаў у даследаванні Антарктыкі, і Беларусі варты заняць сваё месца ў шэрагу краін, якія ўдзельнічалі ў гэтым працэсе не толькі на паперы. Акрамя таго, у антарктычных водах дазволена абмежавана праводзіць здабычу ўзнаўляльных прыродных рэсурсаў, у прыватнасці морапрадуктаў. Наша краіна не мае рыбалоўнага флоту, але з лёгкасцю зможа гандляваць сваімі квотамі на промысел у сваёй акваторыі з іншымі дзяржавамі. Яшчэ варты сказаць пра айчыныя распрацоўкі — прыборы, распрацаваныя беларускімі навукоўцамі для работ у Антарктыдзе, не маюць аналагаў, а таму могуць мець попыт у іншых краін.

Біяраспектыка — яшчэ адзін перспектывны кірунак працы палярнікаў. На аснове відаў мікраарганізмаў і бактэрый, што сустракаюцца толькі ў Антарктыдзе, могуць быць створаны новыя біятэхналогіі. Па словах Аляксея Гайдашова, вядучыя краіны, якія займаюцца даследаваннямі на кантыненте, маюць прарывы на працоўкі ў гэтай сферы. Напрыклад, японцы шукаюць шляхі да ялчэння анкалагічных захворванняў пры дапамозе антарктычных мікраарганізмаў.

Усё гэта — не кажучы пра непасрэдна навуковыя здабыткі экспедыцый. Нярэдка палярнікі дапамагаюць спецыялістам іншага профілю. Так апаратура, усталяваная на Беларускае касмічны апаратае, каліброўца пры дапамозе спецыялістаў антарктычнай экспедыцыі. А таму прысутнасць Беларусі ў Антарктыдзе — справа не толькі іміджавая, але і сапраўды жыццёва неабходная.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ. lyskavets@vziasda.by

Агульная справа

Анатоль КАЛІНІН:

«ПАКУЛЬ НА СМЕТНІКАХ І ПАЛІГОНАХ ЁСЦЬ АДХОДЫ, НАМ НЕЛЬГА СУПАКОЙВАЦА»

На сумеснай калегіі прадстаўнікі Мінпрыроды і Мінжылкамгаса разгледзелі пытанні рэалізацыі ў 2015 годзе мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы збору (нарыхтоўкі) і перапрацоўкі другой часткі сыравіны ў Рэспубліцы Беларусь на 2009—2015 гг. і ўдасканалення сістэмы абыходжання з цвёрдымі камунальнымі адходамі.

Як паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Анатоль ШАГУН, за першае паўгоддзе 2015 года нарыхтоўчымі арганізацыямі Белкапсаюза, Мінжылкамгаса, ДА «Белрэсурс» і арганізацыямі недзяржаўнай формы ўласнасці нарыхтавана 511,6 тыс. тон другасных матэрыяльных рэсурсаў, ці 52,5% ад гадзавога задання. Нягледзячы на тое, што паказчык складае 123,7% у параўнанні з аб'ёмамі аналагічнага перыяду мінулага года, тэмпы росту аб'ёмаў не зусім здавальняюць спецыялістаў.

Існуючыя праблемы з выкананнем устаноўленых заданняў па зборы (нарыхтоўцы) паперы і кардону ў Брэсцкай, Віцебскай, Гомельскай і Мінскай абласцях, адходаў шкла — у Віцебскай вобласці, палімерных адходаў і зношаных шын — у Віцебскай і Мінскай абласцях.

Не ў поўнай меры выкарыстоўваюцца сродкі, якія выдзяляюцца на развіццё сістэмы збору адходаў

двой абыходжання з адходамі — на палігонах, але і каля крыніц іх утварэння. Калі гэта будзе працаваць у комплексе, вынік будзе больш эфектыўны.

— Мы ўвялі шэраг прэзентывных захадаў па абароне ўнутранага рынку, накіраваных на максімальнае выманне другасных матэрыяльных рэсурсаў і поўнае іх выкарыстанне, — адзначаў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль КАЛІНІН. — Другі год выдаткоўваюцца сродкі на развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы, і яны павінны максімальна выкарыстоўвацца.

Важнай задачай для прадстаўнікоў двух ведамстваў Анатоль Калянін абавязваў вырашэнне пытання з так званымі «хвастамі» — 10-15% ад агульнай колькасці адходаў, якія пакуль не ідуць на перапрацоўку. Адным з варыянтаў можа стаць забарона вытворцам завозіць у краіну такіх упакоўачных матэрыялаў, ці яны павінны плаціць вялікія сродкі, якія пасля будучы выкарыстання на будаўніцтва перапрацоўчага завода.

Віце-прэм'ер таксама выказаў думку аб незалежнай ацэнцы дзейнасці краіны ў сферы абыходжання з адходамі і магчымасці іх перапрацоўкі з улікам інвестывіцыйных праектаў.

Па словах Ігара Качаноўскага, неабходна таксама праводзіць праваую сродкі, якія надапушчэнні захавання ДМР не толькі на завяршальнай ста-

дэі абыходжання з адходамі — на палігонах, але і каля крыніц іх утварэння. Калі гэта будзе працаваць у комплексе, вынік будзе больш эфектыўны.

— Мы ўвялі шэраг прэзентывных захадаў па абароне ўнутранага рынку, накіраваных на максімальнае выманне другасных матэрыяльных рэсурсаў і поўнае іх выкарыстанне, — адзначаў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль КАЛІНІН. — Другі год выдаткоўваюцца сродкі на развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы, і яны павінны максімальна выкарыстоўвацца.

Віце-прэм'ер таксама выказаў думку аб незалежнай ацэнцы дзейнасці краіны ў сферы абыходжання з адходамі і магчымасці іх перапрацоўкі з улікам інвестывіцыйных праектаў.

Вераніка КОЛАСАВА. kolasava@vziasda.by

СПРАВА ДЛЯ АЎТАЖЫРАЎ

На службе ў айчынних ратаўнікоў могуць з'явіцца самыя сучасныя лятальныя апараты

25 ліпеня 1853 года Мінская гарадская управа станюча вырашыла пытанне па стварэнні першай гарадской пажарнай часці і зацвердзіла каштарыс выдаткаў на яе ўтрыманне. Ад гэтага дня ліквідацыя надзвычайных сітуацый на тэрыторыі сучаснай Беларусі ўпершыню была пастаўлена на прафесійнай рэйкі. Дагэтуль жа пажары тушылі па павіннасці. Прыкладна ў гэты ж час аналагічны фарміраванні з'явіліся ў іншых губернскіх гарадах. Але днём нараджэння беларускай прафесійнай службы ратаўнікоў лічыцца менавіта 25 ліпеня.

апараты новага пакалення, далёкасць палётаў якіх будзе дасягаць 290 кіламетраў. А ў суботу ратаўнікі запрашаюць у сталічны парк імя Горкага. Усе ахвотныя змогуць пабачыць тэхніку, якая стаіць на ўзбраенні пажарных часцей. Праверыць свае веды па правілах бяспекі можна будзе падчас адмысловых віктарын.

«Гарантуем: смельчак не пацерпяць»

Выратавальнікі ў дзень свайго прафесійнага свята паабяцалі ў Віцебску маштабнае відэашоу для дзяцей і дарослых, аналагаў якога раней не было.

— Запрашаем раніцай 25 ліпеня на поймаў ракі Віцьба — у парк адпачынку ля цэнтральнага спартыўнага комплексу, — расказаў «Звяздзе» Аляксандр ЯРМАШ, часова выконваючы абавязкі начальніка Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС. Упэўнены, што будзе цікава прывесці там час людзям рознага ўзросту. Гасцей чакаюць і канцэртныя нумары, і дэманстрацыя навываку па ліквідацыі надзвычайных здарэнняў, і выстава тэхнікі ды абсталявання... Ахвотнікі змогуць апрагнуць ў спецыяльнае адзенне выратавальнікаў. У самых адважных будзе шанец нават правесці на сабе, як адчувае сябе выратавальнік у апаратае на сіснуным паветры. Арганізм і пачастунак стравамі палыёй кухні.

Упершыню напярэдадні свята на галоўнай плошчы Віцебска Перамогі каля 100 навабранцаў прымуць прысягу. Таксама ў абласным упраўленні МНС распавялі пра супрацоўніцтва з калегамі з Расіі і Еўрасаюза.

— Пачынаючы, з сярэдзіны 2000-х гадоў, рэалізавалі тры практыкі з прадстаўніцтвам выратавальных ведамстваў Латвіі і Літвы. Надзвычайныя здарэнні не ведаюць межы. У 2007 годзе ў Бешанковіцкім раёне здарылася надзвычайная сітуацыя тэхнагеннага характару. З-за пашкоджання прадуктаправода адбыўся выхад дызельнага паліва на паверхню зямлі. Яно па меліярацыйных каналах трапіла ў раку Ула, а потым у Заходнюю Дзвіну.

З расіянамі супрацоўніцтва таксама шчыльнае. Сёлета дзякуючы ўзаемадзеянню з выратавальнікамі са Смаленскай і Пскоўскай абласцей своечасова былі знойдзены ачагі лясных і тарфяных пажараў на тэрыторыі дзвюх краін. Раней на Дняпры адбыліся сумесныя аператыўна-тактычныя вучэнні. Па «легендзе», у Расіі адбылася ўдэка нафтапрадукту... Сваё майстэрства тэды прадэманстравалі больш за 300 выратавальнікаў. Былі выкарыстаны 40 адзінак тэхнікі і 2 верталёты.

Валяр'ян ШКЛЕННІК schklennik@vziasda.by
Аляксандр ПУКШАНСКІ. pukshanski@vziasda.by

Пяперядне пытанні можна пакінуць па нумары (017) 292 38 02 ці даслаць іх на паштовую скрыню schklennik@vziasda.by

якая працае і праз Латвію... Тады мы добра спрацавалі разам. І вось гэта стала штуршком, каб ажыццяўляць грунтоўнае міжнароднае супрацоўніцтва з карысцю для ўсіх бакоў. У рамках праектаў атрымалі абсталяванне і рыштункі на суму прыкладна 650 тысяч еўра. Прапанавалі нашы варыянты супрацоўніцтва ў ўзаемадзеянні з французскім калегам, — працягвае Аляксандр Ярмаш.

З расіянамі супрацоўніцтва таксама шчыльнае. Сёлета дзякуючы ўзаемадзеянню з выратавальнікамі са Смаленскай і Пскоўскай абласцей своечасова былі знойдзены ачагі лясных і тарфяных пажараў на тэрыторыі дзвюх краін. Раней на Дняпры адбыліся сумесныя аператыўна-тактычныя вучэнні. Па «легендзе», у Расіі адбылася ўдэка нафтапрадукту... Сваё майстэрства тэды прадэманстравалі больш за 300 выратавальнікаў. Былі выкарыстаны 40 адзінак тэхнікі і 2 верталёты.

— Да таго ж жылі на тэрыторыі Мінскай вобласці пастаянна патрулююць два бяспалотнікі, — дадаў Уладзімір Вашчанка. — І мы зараз разглядаем пытанне, каб закупіць

Якімі навацыямі здзіваць ратаўнікі?

Да Дня пажарнай службы, які будзе адзначацца ў суботу, ратаўнікі падыходзяць са станючымі вынікамі. За паўгода пажараў у краіне стала менш амаль на 400 у параўнанні з адпаведным перыядам 2014-га. Калі са студзеня па чэрвень летася агонь пера-

— Асноўнай прычынай застаецца бесклапотнасць людзей, — гаворыць міністр па надзвычайных сітуацыях Уладзімір ВАШЧАНКА. — На сумеснай нарадзе на чале з прэм'ер-міністрам Андрэем Кабяковым разгледзены пытанне аб стварэнні інфармацыйна-адукацыйных цэнтраў па асновах бяспекі жыццядзейнасці. Адзін з іх ужо працуе на базе ліцея пры Гомельскім інжынерным інстытуце. За апошні час яго наведвалі больш за 5 тысяч вучняў са школ вобласці, і планы заняткаў распісаны нашмат наперад. Гэты каштоўны вопыт будзе распаўсюджвацца на ўсе рэгіёны.

Актыўная прафілактычная праца вядзецца і на прадпрыемствах. Калі пажары ў побыце часта здараюцца з-за п'янства, неахайнасці ці слабоба фізічнага стану старых людзей, то на вытворчых аб'ектах растлумачыць прычыны ўзгаранняў можна часам толькі безгаспадарчасцю. На кожным прадпрыемстве ёсць людзі, якія адказваюць за пажарную бяспеку, спецыялісты па ахове працы — аднак і дагэтуль агонь часам наводзіць шмат урон. Асабліва ўвага надаецца аграпрамысловому комплексу. Ёсць пытанні, звязаныя з бяспечным захаваннем ураджайна і кармоў, а таксама дарагой сельскагаспадарчай тэхнікі. Таму гэтак пытанне трэба разгледзець на спецыяльнай калегіі па выніках першага паўгоддзя.

2015 год для ратаўнікоў — час істотнага перааснашчэння тэхнікі. Сёлета міністэрства ставіць на мэце забяспечыць аўтацэстэрнамі цяжкага класа ўсе раёны краіны. Але навацыі чакаюць і авіяцыйныя падраздзяленні. Напрыклад, цяпер актыўна вывучаецца пытанне па выкарыстанні аўтажыраў — лятальных апаратаў, якія сумяшчаюць адначасова функцыі самалётаў і верталётаў.

— Да таго ж жылі на тэрыторыі Мінскай вобласці пастаянна патрулююць два бяспалотнікі, — дадаў Уладзімір Вашчанка. — І мы зараз разглядаем пытанне, каб закупіць



УСЕ — У ПАРК ГОРКАГА!

Дзень пажарнай службы маляўніча адзначаць у Мінску

Цэнтрам святкавання Дня пажарнай службы будзе праспект Незалежнасці. Аб 11-й гадзіне кіраўніцтва МНС, ганаровыя госці і ветэраны ўскладуць вянок да монумента Перамогі. Пасля ад будынка цырка да плошчы Перамогі парадом пройдуць супрацоўнікі арганізацыі падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, а таксама праездзе спецыялізаваная пажарная тэхніка. Больш падрабязна яе прадэманструюць наведнікам сталічнага парку імя Горкага. Там жа ратаўнікі пакажуць элементы баявой працы, а за Віслічкі парадом пройдуць плавальныя сродкі МНС. Дарослыя і дзеці змогуць паўдзельнічаць у шматлікіх спартыўна-забаўляльных конкурсах.

НЕ ЁСМІХАЙЦЕСЯ, ВАС ЗДЫМАЮЦЬ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Непадалёку ад месца нашай дысплакацыі ва ўрочышчы Брумароўшчына знаходзіцца 14 садоўнічкіх таварыстваў, у 13 з іх арганізаваны кантэйнерны збор смецця. Толькі ў «Сланечніку» застаюцца падворны аб'езд.

— Такі спосаб эфектыўны ў тым выпадку, калі людзі тут пастаянна пражываюць. Дачнікі ж прыязджаюць толькі на выхадныя, а машына забірае смецце, напрыклад, у сярэдзіне тыдня, бо забяспечыць яго вываз ва ўсіх таварыствах у нядзелю немагчыма. Тым не менш, ніхто з гаспадароў не хоча пакідаць адходы каля свайго дома. З членамі таварыства цяпер вядзецца работа наконт устаноўкі ёмістасцяў для бытавых адходаў, — канстатуе Андрэй Валер'евіч. — Па вобласці з пачатку года ў сельскай мясцовасці дадаткова ўстаноўлена больш як 6 тысяч кантэйнераў, за тры месяцы усталявана 140 відэакамер у самых праблемных месцах. За гэты час аштрафаваны 24 парушальнікі, каля 20 адміністрацыйных спраў знаходзіцца на разглядзе ў абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Яшчэ 56 чалавек аштрафавала лясную ахова.

Штрафы, дарэчы, невялікія — ад 5 да 50 базавых велічынь (цяпер — 180 тысяч рублёў). Звычайна даюць іх у памеры 10-15 базавых, але пры паўторным парушэнні, або калі чалавек не з'яўляецца па выкліку, могуць выпісаць па максімуме.

У садоўнічкіх таварыствах «Жамчужына» заўважылі аб'яву, што смецце тут вывозіцца з 5 мая па панядзелках. Быў якраз панядзелак, а кантэйнеры — на замку. Нібы імі і не карыстаюцца увогуле: свежапафарбаваныя, вакол чысціня — ні паперчыны, ні акурка. Мабыць, устанавілі для падману кантралёраў ды правяраючых, падумалася. Але адна з дачніч раззьяла падазрэнні:

— Якраз раніцай машына ўсё забрала. А адкрываюцца ёмістасці на выхадныя, каб не неслі сюды адходы з іншых таварыстваў. З такім рашэннем усе пагадзіліся, так зручна.

А вось у таварыстве «Верас-Брумароўшчына» «чужынцы» не змоглі выкінуць смецце, як бы ні стараліся. Надаўна тут устаноўлены тры новыя кантэйнеры, зроблена агароджа, пляцоўка падсыпана пяском.

— У нашым таварыстве 86 участкаў, калі кантэйнеры цалкам запоўнены, то нашы людзі акуртатна выстаўляюць упакаванае смецце побач. Буйнагабарытныя адходы па дамове забірае трактар. Абы грошы — можна і кожны дзень заказваць транспарт, — адзначыла старшыня Жанна Булгакава. — Калі члены таварыства

дзюжныя, разумеюць, што чысціня і пародак — для кожнага з іх, тады і вынік будзе. Кожны з нашых дачнікаў зрабіў свой унёсак у закупку кантэйнераў, добраўпарадкаванне тэрыторыі каля іх.

А вось збаўляе хуткасць «Мерседэс» з маладымі людзьмі, з адчыненых вокнаў грыміць музыка. Адзін з хлопцаў ізіліца бутэлькай у прыдарожны слуп: асколкі шкла, нібы рознакаляровыя мыльняны бурбалкі, разлятаюцца па асфальце. Усе рагочуць. Няўцяям пасажырам, што яны пад прыцэлам «Відапасткі».

Спецыялісты заўважылі, што ёмістасці варты было б паставіць не ў сярэдзіне палёка, а на ўездзе ў яго, ды жанчына не пагадзілася:

ГАЛОЎНАЯ БАТАЛЯ



27 ліпеня 1990 года Вярхоўны Савет БССР пасля працяглага абмеркавання кожнага артыкула, фармулёўкі, нават радка прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Роўна 25 гадоў таму быў зроблены адзін з першых крокаў да набывання рэальнай незалежнасці краіны.

З гэтай нагоды сёння мы друкуем урывак з кнігі ўспамінаў Мікалая ДЗЕМЯНЦЕЯ «Урокі жыцця», якая выйшла ў свет у 2005-м. Мікалай Іванавіч у 1989-1990 гадах — Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета, намеснік Старшыні Вярхоўнага Савета СССР, член Савета Федэрацыі СССР. Відавочца і непасрэды ўдзельнік тых падзей.

прылічвалі сябе да Беларускага народнага фронту, катэгарычна выступалі супраць гэтага. Калі 26 ліпеня на пленарным пасяджэнні вышэйназваны артыкул быў пастаўлены на галасаванне, група дэпутатаў на чале з Зянонам Пазняком і Станіславам Шушкевічам з выкрыкамі «Ганьба!» пакінула залу пасяджэння. Такім чынам яны разлічвалі самрэакцыю на прыняцце Дэкларацыі. Ім здавалася, што пасля праведзенай апрацоўкі народных абраннікаў у парламенце не будзе канстытуцыйнага кворуму, патрэбнага для таго, каб дакумента атрымаў заканадаўчую сілу.

Давялося праводзіць паўторную рэгістрацыю дэпутатаў каля корпуса. Праз некалькі секунд электроннае табло высветліла, што ў зале знаходзіцца дастаткова для працягу работы колькасць народных абраннікаў. А яшчэ праз некалькі хвілін тое ж табло паказала, што адзінаццаты артыкул прыняты.

Затым адбылося галасаванне за прыняцце Дэкларацыі аб суверэнітэце Беларускай ССР у цэлым. Яно таксама прайшло зааплачова.

Гэты дзень мне запомніўся і іншай падзеяй. Перад пачаткам вярчэння пасяджэння слова папрасіў Янон Пазняк і з трыбуны абвясціў спіс дэпутатаў, якія з таго моманту склалі непрымырную апазіцыю існуючаму Вярхоўнаму Савету. Пачалося адкрытае размежаванне дэпутатаў са свабоды, выкрывілася сапраўдныя мэты «дэмакратыі», якія раней хаваўся за слоўным манеўрам аб рэфармах і былі накіраваны на развал савецкай дзяржавы.

Тэма зачэкалася першая сесія Вярхоўнага Савета БССР дванаццатага склікання. Яна доўжылася два з паловай месяцы, дакладней, сорак чатыры працоўныя дні, і была надзвычайна напружанай. За гэты час мы змаглі разгледзець трыццаць пытанняў парадку пасяджэння, прынялі каля двухсот рашэнняў, якіх патрабавала жыццё. Асноўны вынікам першай сесіі стала

фарміраванне і зацвярджэнне новых уладных структур рэспублікі, падкрэслівана, новых па сваіх пайамацтвах, канстытуцыйным статусе, змесце і стылі працы. Па-новаму быў сфарміраваны ўрад БССР. Вярхоўны Савет рэспублікі стаў пастаянна дзеючым заканадаўчым і кантрольным органам дзяржаўнай улады БССР. Па-сапраўднаму адраджалася поўнаўладдзе Саветаў.

Напэўна, упершыню так грунтоўна і ўсебакова парламента абмеркаваў пытанне пра наступствы чарнобыльскай катастрофы, пра выратаванне жыхароў пацярпелых раёнаў. І па значнасці, і па вастрыні гэтае пытанне вылучалася з агульнага шэрагу разгледжаных летам 1990 года. Мы вярталіся да яго практычна на працягу ўсёй сесіі, прынялі асноўныя рашэнні па паскарэнні работ у гэтым кірунку. Я валодаў інфармацыяй, што гэтыя захады былі становаўча ўспрыняты народам, асабліва людзьмі, якія жылі на забурджанай радыенуклідамі тэрыторыі.

Гістарычнай падзеяй у жыцці нашай рэспублікі было прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР.

Няўжа сёння хтосьці крытыкуе гэты дакумент, не пагаджаецца з ім, але давайце прызнаем: Дэкларацыя адвавае інтарэсам Беларускага народа. І я ў удзячна народным дэпутатам БССР XII склікання за падтрымку.

Былі ў нас рознагалосі, часам існавалі супрацьлеглыя пункты гледжання на асобныя пытанні і прапановы, была, на жаль, і некарэктнасць у дачыненні адно да аднаго. Але ўсё ж галоўнае ў тым, што мы па асноўных, найважнейшых стратэгічных момантах знайшлі прававое рашэнне.

Карацей, за два з паловай месяцы зроблена было нямяла, але яшчэ больш трэба было зрабіць: захаваць мір, не дапусціць канфлікту з крывавамі наступствамі, якія, на жаль, ужо палалі ў некаторых пунктах Савецкага Саюза.

Як прымалася Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі

У самым пачатку 1990 года ў рэспубліцы пачалася чарговая выбарчая кампанія — выбары ў Вярхоўны Савет Беларускай ССР. Удзельнічаць у ёй давялося і мне. Жыхары Ушачына, дзе я ў свой час працаваў першым сакратаром райкама партыі, вылучылі мяне кандыдатам у дэпутаты ў вышэйшы орган заканадаўчай улады краіны па сваёй выбарчай акрузе. Не ўдаючыся ў перыпетыя перадавыбарнага марэфону, скажу, што барацьба за дэпутатскае крэсла ў Авалянай зале была вельмі жорсткай, бескампраміснай і багатай на драматычныя моманты. На 360 мандатаў прэтэндавала больш як паўтары тысячы кандыдатаў. Напярэдадні першага тура выбараў па сталіцы і іншых гарадах рэспублікі нават папаўзлі чуткі нібыта рыхтуюцца пагромы, хуліганскія дзеянні, масавыя змовы, звяржэнне дзейных улад. Аднак зааплачова і адкрытыя пагрозы, якія выходзілі ад нашых праціўнікаў у адрас кампартыі, камуністаў і тых, хто аддаў за іх галасы на выбарах, не паралізавалі волю выбаршчыкаў: многія кіраўнікі рэспубліканскіх і мясцовых органаў улады былі выбраны ўжо ў першым туры выбараў, хоць сама выбарчая кампанія скончылася толькі ў маі. У ліку іх быў і я.

Першая сесія новага складу Беларускага парламента адкрылася ў аўтарак, 15 мая.

Старшынстваваў на першым пленарным пасяджэнні сесіі кіраўнік рэспубліканскага Цэнтрвыбаркама М.І. Лагір. Аднак вельмі хутка высветлілася, што Міхал Іванавіч не можа саўладаць з такой разнашэраўнай аўдыторыяй, якая сабралася ў Авалянай зале. Праз паўгадзіны пасля пачатку пасяджэння на дапамогу яму прышоў міністр юстыцы Валерый Гурвіч Ціхіна, які заняў месца побач са старшынстваваннем. Тым не менш толькі на фарміраванне парадку сесіі, у якім значылася трыццаць адно пытанне, дэпутатам спатрэбілася два дні.

Два наступныя месяцы працы новага складу вышэйшага органа заканадаўчай улады рэспублікі пайшлі на фарміраванне пастаянных камісій Вярхоўнага Савета і складу ўрада. Рухалася гэтая справа марудна, з цяжкасцю. Але галоўныя баталі, як я тады разумеў, чакалі нас наперадзе.

Маю на ўвазе перш за ўсё праект Дэкларацыі Вярхоўнага Савета БССР аб дзяржаўным суверэнітэце нашай рэспублікі. Яшчэ падчас абмеркавання парламентам складу ўрада я прадастаў і ў Прэзідыум вышэйшага органа заканадаўчай улады запіску, у якой выклаў свой пункт гледжання па гэтым пытанні, зрабіў чарнавыя накіды гэтага, безумоўна, асаватворнага для вызначэння далейшага развіцця Беларусі дакумента. Запіска была апублікавана ў газетах і адрэа выклікала влізны інтарэс грамадзян. Мне давялося не раз адказаць на іх шматлікія пытанні, аргументаваць сваю пазіцыю па тых ці іншых момантах рэальнага, а не декларатывага суверэнітэту рэспублікі. Былі нават і такія, хто цікавіўся, чаму я, калі так радыкальна думаю, да гэтага часу не ў Беларускам народным фронце. На гэтыя і падобныя пытанні я без жарту адказаў, што і прадастайнік БНФ выказваюць шэраг прагрэсіўных у гэтым кірунку прапанов, якія павінны быць улічаны: што я гатовы да канструктыўнага супрацоўніцтва з усімі здаровымі дэмакратычнымі сіламі, асабліва калі гэтае супрацоўніцтва будзе выяўляцца ў канкрэтных справах на карысць нашага народа.

Да 24 ліпеня, калі нарэшце народныя абраннікі распачалі абмеркаванне праекта Дэкларацыі, ў Сакратарыяце Вярхоўнага Савета ўжо знаходзіліся тры варыянты станаўлення незалежнай, суверэннай Беларускай ССР. Азін — мой, другі — падрыхтаваны дэпутатскай групай ад БНФ, і трэці, пад якім падпісаўся дваццаць адзін дэпутат, — ад «Дэмакратычнага клуба». За аснову пасля гарачай дыскусіі большасцю галасоў быў прыняты мой варыянт.

Спрэчкі, аднак, не спыніліся. Толькі 27 ліпеня пасля шматгадзіннага дэбатаў народныя абраннікі прагасавалі за Дэкларацыю. Пра тое, наколькі напружана праходзіла абмеркаванне, можна здагадацца толькі на двух фактах: праэмбула Дэкларацыі прапановалася аж у пяці рэдакцыях, усе папраўкі, змены ў дакумент уносіліся або адхіляліся пайменным галасаваннем.

Самыя вострыя спрэчкі і рознагалосі ў Авалянай зале, як я і думаю, выклікалі адзінаццаты артыкул, што датычыўся захавання членства нашай рэспублікі ў Саюзе ССР. Дэпутаты, якія

Открытое акционерное общество «Хоум Кредит Банк»
Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129. Тел.: (8017) 229 89 91. www.homecredit.by

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

	Прим.	2014	2013
		(пересчитан)	
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	5	216,021	639,927
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	28,840	163,601
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7	29,419	-
Средства в банках и прочих финансовых организациях	8	10,420	9,848
Кредиты клиентам	9	1,460,456	1,542,512
Основные средства	10	53,969	45,243
Нематериальные активы	11	94,870	61,935
Отложенный налоговый актив	16	10,930	1,605
Прочие активы	12	68,541	40,981
Итого активы		1,973,466	2,505,652
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	519
Средства банков и прочих финансовых организаций	13	374,214	790,368
Текущие счета и депозиты клиентов	14	1,017,717	1,023,619
Субординированный займ	15	152,428	161,109
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	3,959	41,349
Прочие обязательства	17	36,915	53,481
Итого обязательства		1,585,233	2,070,445
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	18	431,812	431,812
Прочие увеличения капитала	18	22,758	22,758
Резервный фонд	18	29,041	19,879
Накопленные убытки	-	(95,378)	(39,242)
Итого капитал		388,233	435,207
Итого обязательства и капитал		1,973,466	2,505,652

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

	Прим.	2014	2013
		(пересчитан)	
Процентные доходы	19	885,929	839,919
Процентные расходы	19	(464,101)	(297,372)
Чистые процентные доходы		421,828	542,547
Комиссионные доходы	20	144,411	57,501
Комиссионные расходы	21	(56,472)	(47,213)
Чистые комиссионные доходы		87,939	9,338
Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	32,382	12,424
Чистый убыток по операциям в иностранной валюте	(43,165)	(29,587)	-
Прочие доходы, нетто		744	(868)
Операционные доходы		499,728	534,354
Чистый убыток от обесценения финансовых активов	22	(166,140)	(74,001)
Общие административные расходы	23	(337,058)	(278,078)
Операционные расходы		(503,198)	(352,079)
(Убыток)прибыль до налогообложения и отражения убытка по чистой монетарной позиции		(3,470)	182,274
Расходы по налогу на прибыль	24	(4,054)	(36,778)
(Убыток)прибыль до отражения убытка по чистой монетарной позиции		(7,524)	145,496
Убыток по чистой монетарной позиции вследствие влияния инфляции	25	(39,450)	(46,431)
Итого совокупная (убыток)прибыль за год		(46,974)	99,065

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

	Прим.	Акционерный капитал	Прочие увеличения капитала	Резервный фонд	Накопленные убытки	Итого
Остаток на 1 января 2013 года (пересчитан)		431,812	22,758	18,595	(137,023)	336,142
Чистые отчисления в резервный фонд	18	-	-	1,284	(1,284)	-
Чистая прибыль за год		-	-	-	99,065	99,065
Итого совокупная прибыль за год		-	-	-	99,065	99,065
Итого изменения		-	-	9,162	(56,136)	(46,974)
Остаток на 31 декабря 2014 года		431,812	22,758	29,041	(95,378)	388,233
Председатель Правления						Щербакоев С.Б.
Финансовый директор						Попицук А.В.
Дата подписания «13» марта 2015 г.						
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 18, выданная НБ РБ 24 мая 2013 года. УНП 807000056.						

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) по поручению ОАО «СтанкоГрупп» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом имущества, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10, в составе:
- изолированное производственное помещение, инв. № 350/D-277634, общей площадью 477,7 кв. м
- изолированное производственное помещение, инв. № 350/D-277638, общей площадью 1715,2 кв. м
- изолированное производственное помещение, инв. № 350/D-277640, общей площадью 387,8 кв. м
- здание административно-хозяйственного, инв. № 350С-111631, общей площадью 81,7 кв. м
- забор, пл. 84 кв. м (кирпичная кладка на кирпичном основании с кирпичными столбами L-16,66 м, h-3,10 м, металлические гофрированные листы h – 1,94 м.);
- асфальтобетонное покрытие пл. 1241 кв. м
Начальная цена с НДС (20%) – 10 805 722 522 белорусских рублей (снижена на 20%)
Объекты недвижимости расположены на земельном участке пл. 0,3458 га, предоставленном продавцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания административно-хозяйственного и производственных помещений.
Объекты недвижимости являются историко-культурной ценностью, в связи с чем новый собственник имущества обязан в течение одного месяца с момента регистрации права собственности подписать охранные обязательства.
Задаток 10 % от начальной цены перечисляется в белорусских рублях на р/с 3012343260010; нерезидентам РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в доллар США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты: Если между продавцом и покупателем (победителем аукциона либо единственным участником аукциона, согласившимся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за объект, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения аукциона
Предшествующее извещение о проведении аукциона опубликовано в г. «Звязда» от 13.06.2015 г.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Аукцион состоится **07.08.2015** в 14.00 по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10, зал заседаний ОАО «СтанкоГрупп»
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **05.08.2015** до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. ЗАО «Центр промышленной оценки»
Тел: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71. www.cpo.by. Email: auction@cpo.by

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. (в миллионах белорусских рублей)

	Прим.	млн. руб.	млн. руб.
Операционная деятельность			
(Убыток)прибыль до отражения убытка по чистой монетарной позиции		(7,524)	145,496
Корректировки на:			
Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		33	294
Нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой		6,302	22,947
Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	(32,382)	(12,424)
Убытки от обесценения	22	166,140	74,001
Амортизация	23	41,727	32,187
Расходы по налогу на прибыль	24	4,054	36,778
		178,500	299,279
Изменения средств в банках и других финансовых организациях		(572)	38
Изменения кредитов клиентам		(84,084)	(531,612)
Изменения финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		167,622	69
Изменения активов, имеющихся в наличии для продажи		(29,419)	-
Изменения прочих активов		(27,561)	25,966
Изменения текущих счетов и депозитов клиентов		(5,902)	122,337
Изменения прочих обязательств		(16,566)	33,433
Денежные потоки от (использованные в) операций		181,908	(50,490)
Уплаченный налог на прибыль в налоговые органы		(50,993)	(2,525)
Денежные потоки от (использованные в) операционной деятельности		130,915	(53,015)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(84,144)	(62,226)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		723	-
Денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(83,421)	(62,226)
Финансовая деятельность			
Проценты, уплаченные по субординированному займу		(11,765)	(11,842)
Поступления средств от банков и других финансовых организаций		10,308,140	3,571,612
Погашение задолженности по средствам банков и других финансовых организаций		(10,722,255)	(3,232,822)
Денежные потоки (использованные в) от финансовой деятельности		(425,879)	326,948
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		639,927	480,573
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 1 января		-	-
Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты		(49,766)	(75,284)
Влияние колебаний обменного курса на доступные денежные средства		4,245	22,931
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря	5	216,021	639,927

ООО «КПМГ»
пр-д Дзержинского, 57
поселение 53, офис 53-2
220089, Минск, Беларусь
Телефон: +375 17 372 72 58
Факс: +375 17 372 72 58
Интернет: www.kpmg.by

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционером ОАО «Хоум Кредит Банк» Мы провели аудит прилагемой финансовой отчетности ОАО «Хоум Кредит Банк» («Банк»), которая включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчеты о совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за год, закончившийся этой датой, а также примечания, включающие краткое изложение основных принципов учетной политики и прочую поясняющую информацию.
Отчетность руководства по состоянию на 31 декабря 2014 г.
Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой.
Отчетность аудиторов
Наша обязанность состоит в выражении мнения о данной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас соответствовать этическим нормам, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в финансовой отчетности. Отбор процедур проводится на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в финансовой отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному представлению финансовой отчетности Банка, в целях разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка. Аудит также включает в себя оценку приемлемости используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, сделанных руководством, и оценку общего представления финансовой отчетности.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточное и надлежащее основание для выражения нашего аудиторского мнения о данной финансовой отчетности.

Мнение аудиторов
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся этой датой, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Поясняющий пара

Мікалай ТРАНДА:

«КАЛІ АЎТАР ПРАЦУЕ ШЧЫРА, ЁН АДДАЕ СВАЮ ЭНЕРГЕТЫКУ»

Выстава

Што ў імені тваім, Радзівіл?

Вярнуцца ў часы росквіту наймагутнейшай дынастыі ВКЛ

Беларускія музеі разам з літоўскімі і польскімі ўдзельнічаюць у міжнародным праекце, прысвечаным двум вядомым стрыччым, выдатным ваенным, палітычным, культурным і рэлігійным дзеячам нашай гісторыі — Мікалаю Радзівілу Чорнаму і Мікалаю Радзівілу Рудому. Сёлета адзначаецца 500-годдзе двух братоў, што атрымалі свае мянушкі па колеру барады. Хоць дакладная дата нараджэння Рудога яшчэ аспрэчваецца (адпаведныя дакументы не знойдзены), прыдзірацца не варта, бо юбілей — добрая нагода сумясяці ў адной выставе дзвюх грандыёзных персон, з якіх і пачалася княжачая эпоха роду Радзівілаў. Абодва яны атрымалі тытулы князёў у 1547 годзе.

Да XVI стагоддзя род Радзівілаў ужо быў адным з самых магутных на землях Вялікага Княства Літоўскага, але браты — актыўныя дзеячы — узялі сваё імя на іншы, брэндавы ўзровень. Яны не проста павялічылі плошчу нерухомай маёмасці, але і адзначыліся як інтэлектуальны, вайсковы, дыпламаты, апалегаты Рэфармацыі і прапагандысты калывнізму, правядзілі ідэі незалежнасці ВКЛ.

Ідэя нагадаць іх імёны культурнымі мерапрыемствамі пачалася з таго, што літоўскі Кедайняўскі краязнаўчы музей прапанаваў арганізаваць міжнародны праект «Дарогамі князёў Радзівілаў» і

запрасіў да супрацоўніцтва музеі Беларусі, Літвы і Польшчы. У 2013 годзе ўжо адбылася аднайменная канферэнцыя і быў падрыхтаваны даведнік для турыстаў, звязаны з месцамі, да якіх былі датычныя Радзівілы. У сваю чаргу Біржайскі краязнаўчы музей «Села», што ў Літве, прапанаваў арганізаваць міжнародную выставу «Стрыччныя Радзівілы (Мікалай Руды і Мікалай Чорны) — пачатак велічнай эпохі князёў», якая здолее паказаць эпоху росквіту роду ў XVI-XVII стагоддзях.

Да ўдзелу, акрамя Кедайняўскага музея, далучыліся Біржайскі краязнаўчы музей, Нацыянальны музей «Палац вялікіх князёў Літоўскіх» (Вільнюс), Нацыянальны гістарычны музей Беларусі, музей «Замкавы комплекс «Мір», Музей Паўднёвага Падыляшша ў Бяла-Падлясцы (Польшча) і Літоўскі мастацкі музей.

Музей «Замкавы комплекс «Мір», напрыклад, ужо накіраваў для экспазіцыі кафлі з гербамі Радзівілаў, знойдзеныя некалі пры археалагічных даследаваннях. Нацыянальны гістарычны музей каплаціраў аб партрэце эпохі і перадаў для выставы зброю XVI стагоддзя.

Выстава адкрыецца ўжо 31 ліпеня ў літоўскім Біржаі, дзе працянецца да канца верасня, а ў Беларусі яе можна будзе пабачыць толькі ў 2016 годзе.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ. katsyalovich@zviazda.by

Прэм'ера

СОН ПРА ШТОСЫЦІ БОЛЬШАЕ

Царыцу амазонка Іпапіту хоча ўзяць за жонку афінскі герцаг Тэзэй. Афіняне перамаглі ў вайне, спадчыніца, што падпарадкавалі амазонка, але ж з гэтымі вайнуцамі ніколі ні ў чым нельга было ўпэўнівацца. Тым не менш заціска паміж ваймамі — самай зручнай час, калі можна звярнуцца да мірных чалавечых спраў, угадаць пра пачуцці. І каханне небыццём вырвалася вонкі, ахінула ўсё. Закаханыя Лізандр і Гермія. Але яе бацька хоча бацьчы зяцем Дэметрыя, які таксама заляцаецца да Герміі і нават гатовы пераследаваць пару закаханых уцекачоў у начны лес. У той жа час Алена ніяк не можа змірыцца, што Дэметрыі хоча ажаніцца з іншай. І хто ведае, як бы ўсё скончылася, каб не цар лясных зэльфаў Аберон, які ідзе на розныя хітрыкі, абы толькі царыца зэльфаў Тыліяна запалілася пачуццямі да яго. Адрозніваць некалькі вельмі мудрагелістых гісторыяў у адной — гэта гісторыя Уільяма Шэкспіра «Сон у летнюю ноч», якая знайшла сцэнічнае ўвасабленне ў Беларускім дзяржаўным маладзёжным тэатры Літаральна напрыканцы сезона.

Шэкспір рэальны. Шэкспір экстравагантны. Рэжысёр Іскандэр Сакаеў увёў вобраз драматурга ў дэзо п'есы. А што — гэта ж сапраўды ўсё разгортваецца па доўгае яго волі. Шэкспір у белым (ці якая цень?) ходзіць па сцэне, дэкламуе ўзніславыя словы з саванетаў і п'ес пра каханне — і героі пранікаюцца гэтым пачуццём. Ён шпарка пачынае нешта пісаць — і інтрыга заблытаецца. Ён... Не, у гэтым жарыце няма ўпэўненасці. Таму што калі прыгледзецца — то можна заражэцца, што гэта Яна (актрыса Таццяна Новік). Уільям Шэкспір насамрэч пакінуў шмат таямніц і розных версій адносна таго, кім была гэтая асоба эпохі Адраджэння. Аўтары спектакля абыгралі гэты момант, прапанаваўшы дадатковую інтрыгу. І прад'явілі Шэкспіра ў ці то мужчынскім, ці то жаночым мудрагелістым строі, але з акуртанымі вусікамі. Цень (ці постаць) Шэкспіра з'яўляецца ў п'есы моманты, нібыта дзеля таго, каб пераканаць: усе робіцца зусім не выпадкова, хоць і здаецца, што надта заблытана.

Тым не менш зразумець матывы герояў — не праблема. Героі падзелены на некалькі груп. Есць афіняне і амазонкі, якія супрацьстаяць адны другім. Паводле рашэння рэжысёра яны апранутыя як вайскоўцы. Есць тры рацыя: людзі ў гэтым свеце перманентна знаходзяцца ў стане вайны. Рэжысёр на гэтым робіць акцэнт: пачатак спектакля падобны на вучнёўні якога спецназа, калі ў ход ідуць рукі, ногі і нават падручныя сродкі — палкі, якія артысты пераключаюць даволі эфектна, гукамі задаючы рытм дзеі.

Працэс стаяння палюў. Рэжысёр бярэ гэтую лінію за аснову для пастановкі і праводзіць праз усё часткі і ўзроўні, нават ідзе далей, прапаноўваючы сваю ўласную інтрыгу ў фінале, калі Шэкспіра ўжо сыгралі і ўсё нібыта скончылася. Чканае вяселле Тэзэя з Іпапітай. Але гэта не значыць, што тая заблылася, што яна — ама-

зонка... Іскандэр Сакаеў вызначыў жанр свайго спектакля (у адрозненне ад п'есы Шэкспіра) як небяспечная камедыя ў двух вяселлях дзеяннях. Можна быць, трохі няграбныя, наіўныя, у стратэгію вопратцы, жыўчы сваімі клопатамі. Але тут вырашлі падзарабіць, разыграўшы п'есу. Натуральна, спачатку трэба «роплетуць», напрыклад, у лес.

Лес — гэта дом для зэльфаў. Тут хочацца сказаць: які лес, такія і зэльфы. Лес умоўны, яго абазначаюць палкі, якія спускаюцца зверху. У іх «гшучары» віруюць страдзі істот, памечалыя святлоадбівальнымі структурамі (зэльфы ж асацыююцца са святлом). Уварванне людзей у камуфляжы ці стратэгіі артыстаў у гэты асяродак абядае яшчэ адно супрацьстаянне. Праўда, зэльфы (хочацца называць іх троякімі ў тым ліку з-за зольнасці правакаваць) гуляюць з людзьмі і нават бойкі паміж закаханымі дзяццэмі — ох, і гарачыя яны!). Аднак зэльфы на іх бакі і ўсё ж дапамагаюць разабрацца: Гермія (актрыса Алена Зміцер) дае Рудому (Дзяснін Аўхарэнка) памутнёнае розуму, Дэметрыі (Дамітры Багаслаўскі) вызначае ў дачыненні да Алены (Настася Салаўёва). І можа быць нарэшце сярэд людзей будзе мір...

Тэма супрацьстаяння ў спектаклі раскрыта цалкам. Нават ўмоўнае ва ўсім, дзе можна ўзгодзець яе вобразу. Акцёрка — праз вельмі экспрэсіўную ігру, ажно да крыку (часам хацелася б трохі прыглушыць крык). Але потым разумее, што крык у гэтым выпадку — праява су-



Таму рыхтавацца да прагляду спектакля ўжо ў новым тэатральным сезоне можна загадзя. Пачытаць п'есу Уільяма Шэкспіра, напрыклад, каб потым ацаніць яго сучасную інтэрпрэтацыю, дзе шмат чаго з'явіў Шэкспіра.

Ларыса ЦІМОШЫК. tismoshyk@zviazda.by

Можна, вясковая зямля дае столькі талентаў, таму што выхоўвае працавітасць з дзяцінства? Дакранаецца свежым паветрам і пакаіе інструкцыю жыцця: слухай сябе і працуй-працуй-працуй. Вёска Вялікае Падлесце на Брэстчыне некалі налічвала 1200 двароў. Тут у сям'і Тарандаў трынаццацім дзіцем нарадзіўся хлопчык Мікалай, які ў трынаццаць гадоў у неабышчальна свет — вучыцца ў Баранавічы на сталеяра-цесляра і тут жа ў вярчэрнай школе. А сёння гэта выдатны аўтар, сябра Саюза мастакоў, які мае за плячыма больш за трыццаць персанальных выстаў у Беларусі і за мяжой. У той жа час ад зямлі Мікалай не адшоў далёка і пабудоваў на ёй дом з майстэрнямі і галерэяй.

— Няк да мяне прыехаў немец, патэнцыйны пакупнік. Я запрасіў яго ў сваю майстэрню, што знаходзіцца ў горадзе. Яна вялікая, прасторная, але ж месціцца ў падвале і крыху не даведзена да ладу. Ён паглядзеў работы, нечым зацікавіўся і вырашыў прыцягнуць: «Колькі гэта каштуе?». Я назваў цану. Ён вылупіў вочы: «Так многа?». Ну добра, думаю, запрашу яго ў майстэрню свайго дома. Немец прыйшоў, аглядзеўся, ацаніў умовы майго жыцця і больш не казаў, што я многа прашу, купіў.

— За што ж ты, пачуў, трынаццацігадовы, вучыліся ў вучылішчы?

— Навучэнцы там былі на дзяржаўнае забеспячэнне, нам давалі жыллё, харчаванне, форму. А пасля атрымання спецыяльнасці і заканчэння вярчэрнай школы мяне накіравалі ў Віцебск, шнаццацігадоў тады было. Але працай на будоўлі я не абмежавалася, адначасова займаўся ў студыі пры Палацы культуры на шага будтрэста і ў выніку паступіў на мастацка-графічны факультэт Віцебскага педінстытута. А конкурс тады быў вялізны — дванаццаць чалавек на месца.

— Вы неяк імкнуліся да спадчыны мастакоў славаў Віцебскай школы?

— Не стаў бы я ўвогуле мастаком, калі б пастаянна не вучыўся спадчыні іншых аўтараў, калі б не камунікаваў з калегамі. Можна сказаць, для мяне ўсё пачалося са скапіраванага пейзажа Шышкіна ў дзесяцігадовым узросце, але некалі ўвучыўся, як працуе адзін мастак у Баранавічах, і толькі пасля гэтага пачаў спрабаваць сам. Урэшце я, вядома, упэўніўся, што не быць мне педагогам. Праўда, я дваццаць чатыры гады вучыў маладых мастакоў малюнку, жывапісу, кампазіцыі ў Оршы. Многія з іх потым скончылі вуні ў Мінску, Віцебску, Маскве, Санкт-Пецярбургу, Кішынёве, Львове.

— Як вы трапілі ў Оршу?

— Я ажаніўся яшчэ ў дзевятнаццацігадоў, мы займелі дваіх дзяцей, і я быў вымушаны шукаць сродкі для жыцця. Тады мяне якраз запрасілі на аршанскі завод абаронай прамысловасці «Чырвоны кастрычнік», што быў падначалены Маскве (на ім працавала больш за дзесяць тысяч чалавек), і сказалі: «Калі зробіш нам малюк, дадзям кватэру і добры заробак». І я зрабіў. Так атрымаў усе умовы для жыцця і працы: жыць з сям'ёй у вялікай кватэры, крэіраваў мастацкі студыйны завод, дзе была цудоўная майстэрня, там можна было

пісаць. З васьмі раніцы да пяці я працаваў на вытворчасці, тры разы на тыдзень з пяці да пяці выкладаў у студыі, а з пяці да гадзіны ночы пісаў у майстэрні. Спаў я тады па 5 гадзін, затое за сваё жыццё зрабіў больш за 1200 работ. Сям'я цяпле, мае дзеці (якія я ганарую) раслі. А я іх забяспечваў, бо ядрэнна зарабляў.

— Як у вас атрымалася зарабіць на цэлы дом?

— Яшчэ пры Гарбачове быў перыяд, калі мастацкі творы не абкладваліся пошлінай пры вывазе за мяжу і мне ў гэты час проста пашчасціла. Я купіў матэрыялы і пачаў будаваць дом з майстэрнямі, галерэяй на ўласных чарчэжах. Зацягнулася гэта на дзесяць гадоў, дом жа вялікі. Жыццё ў правінцыі нязручнае толькі ў тым сэнсе, што некаторая інфармацыя прыходзіць запознена, а ўвогуле тут можна спакойна займацца творчасцю і ўласным бізнесам, а не бегаць па тусоўках.

— Якім бізнесам вы займаецеся?

— Выданнем дзіцячай літаратуры. Каб вы ведалі, колькі ў правінцыі таленавітых аўтараў! Восем гадоў таму я арганізаваў сваё выдавецтва, адкрыў уласную краву, кніжную прадукцыю мы пастаўляем па ўсёй Беларусі. Але нічога гэтага не было б, калі б аднойчы я не пачаў займацца мастацтвам і не скапіраваў бы Шышкіна. Дарчы, ён і падштурхнуў мяне да жанру пейзажа.



Логойскія кравядзі.

— Колькі сёння працуеце ля малой бярты?

— Штодзённая тры гадзіны, па выхадных пяць-шэсць, выключэнні амаль не бывае. Сплю, праўда, ужо па сем гадзін. Восем скончыў партрэт Рыгора Барадзіна, мой сябар сказаў, што ядрэнны. Да мяне ў госці часта прыязджаюць сябры, мастакі. Я раюся з тымі, каму давяраю, потым параўноўваю іх думкі са сваёй і прымаю рашэнне. Ацэнка вартасці работы патрабуе часу. Трэба напісаць карціну, адвярнуць яе да сцяны і пакачаць паўгода, а лепш год — і ты глядзіш на яе новымі вачыма і разумееш, яна «разваліваецца» ці жыве, яна бяздарная ці мае сэнс.

— Каб стварыць сапраўднае мастацтва, трэба быць выдатным філосафам, назіральнікам, духоўна развітым чалавекам, згодны?

— Безумоўна. І кожны дзень вывучаць мастацтва. Я раблю гэта ў сваёй бібліятэцы, тут недзе тысяч асобнікаў толькі па мастацтве. Для жыцця на перыферыі вельмі зручна: узяць кнігу і як бы схадзіць у музей,



Мікалай ТРАНДА ў сваёй майстэрні.

і яшчэ натхніўся. Каб быць мастаком, каб дасягнуць высокага прафесіяналізму, неабходна ведаць выпрацаваную іншымі аснову, вывучаць формы з мінуга і сучаснасці. У адваротным выпадку ты рызыкуеш быць недаручкам. А ўжо здольнасць бачыць і разумець мастацтва залежыць ад агульнага развіцця і крыху ад прыродных якасцяў.

— Ці ўплывае гэтае непазбежнае сутыкненне духоўнага і матэрыяльнага на ўзровень мастацтва?

— Наша трагедыя ў тым, што творчыя людзі не могуць проста працаваць. Але таксама ў тым, што грамадства не падтрымлівае да ўспрыняцця мастацтва. У савецкія часы было лепш, бо школьная праграма была больш насычаная ў гэтым сэнсе. А мы нашых дзяцей абдзяляем. Здаецца, нашога выкладаць гэтае мастацтва? Не ўсё ж будучы мастакамі. Але культура — гэта стіль у вопратцы, лад у гаспадарцы, інтэр'ер дома, камунікацыя з людзьмі, адносіны да жыцця.

— Вы плануеце чарговую юбілейную выставу...

— У мае гады (а мне хутка 70) многія мастакі кідаюць пэндзлі і ўжо не пішуць... А я рыхкую выставу. Толькі гэта ўжо не так цікава. У сваёй узросце я пачынаю думаць, што ж пасля мяне застаецца? А застаюцца твора, таму чым больш я зараз буду выкладацца, тым лепш.

— Вы арганізуеце міжнародныя выставы ў Оршы, нашога вы гэта робіце, напэўна ж, не зарабляеце?

— Толькі ўкладваеце. Мы запрашаем аўтараў і праводзім выставы ў галерэй імя Грамыкі. Гэта праца для горада: нехта павінен рухаць камень. Я адчуваю, што гэта сапраўды патрэбна, хача б для таго, каб выявіць таленты, а ў нас шмат адораных дзяцей. У невялікіх гарадах культура таксама павіна развівацца. Спадзяюся, што нехта працягне маю працу.

— Адкуль жа бярэцца талент?

— Калі ў мяне пытаюцца, каму я павінен, я адкажваю, што маці і Богу. Дадаць да гэтага працаздольнасць, таму што ў мастацтве варта аддаваць амаль усёго сябе, — і талент выявіцца.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ. katsyalovich@zviazda.by

Кінакрокі

Навіна пра абвясчэнне адкрытага рэспубліканскага конкурсу кінапраектаў ледзь не самая выбухная ў нашай кінапрасторы. І выбух здарыўся: стала вядома, што другі этап (першы быў у сакавіку-красавіку) адбудзецца ў жніўні. Тры катэгорыі ў ігравым кіно і тры ў неігравым. Тэмы, сродкі, працэнт — усё дакладна прапісана. Але пытанні усё роўна ўзнікаюць. І галоўныя з іх: чым кіруюцца арганізатары, калі фарміруюць катэгорыі, і да чаго ўсё гэта прывядзе?

Напэўна, кожны з нас зацікаўлены ў тым, каб айчынная кінематаграфія выйшла на новы ўзровень, была прадстаўлена на найлепшых міжнародных кінафестывалях, адкрыла сваю ўласную «нову хвалю». І мы ўжо сталі шукаць адказ, чаго нам для гэтага не хапае: грошай, талентаў ці правільнага размеркавання сродкаў. «Дарогу малымі!»; «Свабоду кінатворцам!»; «Даеш фестывальныя фільмы!»...

Конкурсная сістэма фінансавання кінавытворчасці ўведзена ў краіне ў 2012 годзе, мінулы раз абарона аўтарамі ўласных кінапраектаў праходзіла ў форме пітчыну — асабістай прэзентацыі патэнцыйнага фільма. Ва Украіне, дзе грошы на кіно размяркоўваюцца па той жа сістэме, эфект атрымаўся ядрэнны. Так з'явіўся, напрыклад, нашумелы фільм «Племя» Міраслава Слабашанкіца. Галоўны кінааглядальнік The Hollywood Reporter Тод Маккарці ў нядаўна апублікаваным артыкуле назваў нямую драму адным з пяці лепшых фільмаў першай паловы 2015 года (пра іншыя дасягненні карціны мы ўжо пісалі). Безумоўна, гэта перамога не толькі рэжысёра і здымачнай групы, але і камісіі, якая ўвучыла ў праекце на паперы патэнцыял і дзякуючы якой фільм быў створаны.

Таму ад арганізатараў рэспубліканскага конкурсу і ад камісіі залежыць вельмі шмат, я б назвала гэта нават невыносным цяжарам адказнасці. Размеркаваць грошы, выбраць пераможцаў, кіруючыся тысячай крытэрыяў, убацькаваць таленавітае кіно, пакапаціцца аб тым, каб грошы былі засвоенны і выкарыстаны правільна. Складаная задача, несумненна.

Але абвешчаны конкурс вымушае засумнявацца ў тым, што наша культурная палітыка накіраваная на менавіта на творчасць і пошук. Мы быццам хочам, каб кіно проста было.

У мінулы раз конкурс у ігравым кіно не адбыўся ў дзвюх тэмах: «Выдатныя гістарычныя дзеянні — ураджэнцы Беларусі» і «Герайная барацьба савецкага народа супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў». Прапанаваўшы сцэнарый быццам «не дацягнулі». Затое ў дзвюх астатніх катэгорыях

ЛАБІРЫНТЫ МАТЫВАЦЫІ Аб'яўлены другі этап конкурсу кінапраектаў

«Сацыяльная маладзёжная праблематыка, якая раскрывае праблемы наркаманаў» і «Дзейнасць сучасных абаронцаў Айчыны па забеспячэнні нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь» перамаглі праекты будучых сэр'яляў, прычым ужо вядомых. Гэта «Участак лейтэнанта Качуры». Фільм 4. «Чорная павуціна» па сельскага ўчастковага і «Дзяржаўная граніца». Фільм 12. «Ілжывая мэта».

У другім этапе рэспубліканскага конкурсу ацэнку ў сферы ігравага кіно таксама зроблены на сэр'ялях — два пункты з трох патрабуюць праектаў васьмісерыйных тэлефільмаў (хронаметраж кожнай — не менш за сорок чатыры хвіліны) на тэму «Пра актуальныя сацыяльныя праблемы жыцця сучаснай Беларусі». Ухлі на тэлевізійныя праекты ўнебагатай колькасці пазіўчы ўвогуле здзіўляе, таму што незвычайна ў нас засталіся пункты нацыянальнага, дэбютнага, фестывальнага фільмаў, на якія мы так спадзяёмся.

Але, магчыма, усё гэта мяркуюцца спалучыць у трэцяй адзінокай тэме п'юнаметражнага фільма — «Пра гісторыю і сучаснае жыццё Рэспублікі Беларусь».

Як бачым, тры праекты, што ўдзельнічалі ў мінулым конкурсе і спадзяваліся атрымаць фінансаванне на развіццё тэм выдатных ураджэнцаў Беларусі ці барацьбы з ворагамі падчас Вялікай Айчыннай, могуць кануць у Лету і забяць пра парады камісіі па ўдасканаленні сцэнарыяў. Мабыць, стала відавочна, што гэтыя партыі нашаму кінематографу не сыграць (у гэтым выпадку, калі няма вартых прапаноў — няма і попыту), і тэмы проста «вылечелі» са спіса.

Ухлі на тэлевізійныя праекты ўнебагатай колькасці пазіўчы ўвогуле здзіўляе, таму што не закрытымі ў нас засталіся пункты нацыянальнага, дэбютнага, фестывальнага фільмаў, на якія мы так спадзяёмся.

Затое новыя катэгорыі выглядаюць як мага больш шырока і, падаецца, любое наспраўджанае і толькі меркаванае лёгка ўпішацца ў назву кшталту «Пра гісторыю і сучаснае жыццё Рэспублікі Беларусь».

Другое пытанне, што прапанаваў конкурс зноў быццам падлажваецца пад тое, што загадзя можа атрымаць. Абвясціць тэрміны фільма заявак у ліпені, а праекты васьмісерыйных прыёмаў адбіраць ужо ў жніўні... Ці не страчваецца сэнс параўнальна новай для нашай краіны сістэмы фінансавання кінематографу?

З формай ігравага кіно прыкладна зразумела. Па-першае, мы здымем два сэр'яля (вядома, калі сярэд заявак

толькі іх мала прапаноўваецца на міжнародны рынак. Але я заўважыў, што за мяжой нашмат больш увагі і часу выдзяляецца культуры. Гэта відаць у праграме адукацыі, гэта відаць па тым, як людзі ломяцца на выставы, як фінансуюцца маладзёжныя мастацкія аб'яднанні, арганізуюцца пленэры, нават у правінцыі.

— Ці ўплывае гэтае непазбежнае сутыкненне духоўнага і матэрыяльнага на ўзровень мастацтва?

— Наша трагедыя ў тым, што творчыя людзі не могуць проста працаваць. Але таксама ў тым, што грамадства не падтрымлівае да ўспрыняцця мастацтва. У савецкія часы было лепш, бо школьная праграма была больш насычаная ў гэтым сэнсе. А мы нашых дзяцей абдзяляем. Здаецца, нашога выкладаць гэтае мастацтва? Не ўсё ж будучы мастакамі. Але культура — гэта стіль у вопратцы, лад у гаспадарцы, інтэр'ер дома, камунікацыя з людзьмі, адносіны да жыцця.

— Вы плануеце чарговую юбілейную выставу...

— У мае гады (а мне хутка 70) многія мастакі кідаюць пэндзлі і ўжо не пішуць... А я рыхкую выставу. Толькі гэта ўжо не так цікава. У сваёй узросце я пачынаю думаць, што ж пасля мяне застаецца? А застаюцца твора, таму чым больш я зараз буду выкладацца, тым лепш.

— Вы арганізуеце міжнародныя выставы ў Оршы, нашога вы гэта робіце, напэўна ж, не зарабляеце?

— Толькі ўкладваеце. Мы запрашаем аўтараў і праводзім выставы ў галерэй імя Грамыкі. Гэта праца для горада: нехта павінен рухаць камень. Я адчуваю, што гэта сапраўды патрэбна, хача б для таго, каб выявіць таленты, а ў нас шмат адораных дзяцей. У невялікіх гарадах культура таксама павіна развівацца. Спадзяюся, што нехта працягне маю працу.

— Адкуль жа бярэцца талент?

— Калі ў мяне пытаюцца, каму я павінен, я адкажваю, што маці і Богу. Дадаць да гэтага працаздольнасць, таму што ў мастацтве варта аддаваць амаль усёго сябе, — і талент выявіцца.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ. katsyalovich@zviazda.by

Пульт рэгіёна: Петрыкаўшчына

Каб зімой маразы не дапякалі

Такая ўжо традыцыя ў супрацоўнікаў нашай газеты: кожны год цікавіцца справамі камунальнага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Петрыкаўскі райжылкамгас», расказваць аб яго поспехах і праблемах. Вось і на гэты раз задаём пытанне дырэктару КУПа Аляксею ГРЫБУ: што новага ў калектыве?



— Па выніках работы за мінулы год у намінацыі «Эканомія энергасурсаў» мы дасягнулі, — гаворыць ён, — найлепшых паказчыкаў у абласным спаборніцтве, за што прадпрыемства занесена на абласную Дошку гонару. Акрамя таго, былі выкананы асноўныя прагнозы паказчыкаў, і ў касу арганізацыі паступіла 86 259 мільёнаў рублёў вырочкі, на дзесяць працэнтаў знізілі выдаткі на аказанне насельніцтву жыллёва-камунальных паслуг.

— **Адным словам, работа па выкананні дзяржаўных сацыяльных стандартаў ідзе поўным ходам?**

— Можна сказаць, што так.

— **Няўжо ўдалося ў мінулы асенне-зімовы перыяд пабегчы нейкіх надзвычайных сітуацый у бесперабойным забеспячэнні цяпла і водаправодна-каналізацыйных паслуг?**

— Увогуле, удалося, хаця мелася некалькі лакальных нестандартных момантаў, якія неадкладна ліквідаваліся. Ды інакш і не магло быць, таму што наменчаныя мерапрыемствы па падрыхтоўцы да работы ў асенне-зімовых умовах мы выканалі ў поўным аб'ёме. Своечасова быў



«Петрыкаўскі райжылкамгас» клопацца пра прыгажосць свайго горада.

паліва. Ці яшчэ. Прымяненне энергаэфектыўных асвятляльных прыстасаванняў (ліхтароў, лямпачак) эканоміла 34 тоны ўмоўнага паліва. Усяго ж за мінулы год мы зрасходвалі на ўказаныя мерапрыемствы 884 мільёны рублёў і збералі 543 тоны ўмоўнага паліва.

— **Трэба меркаваць, што пытанні ашчаднасці ў вас дзны з галоўных...**

— А без гэтага гаварыць пра павышэнне эфектыўнасці вытворчасці не даводзіцца. Уявіце сабе, што ўсе работы, у тым ліку і некаторыя спецыфічныя, мы выконваем гаспадарчым спосабам, не прыцягваючы да іх староннія арганізацыі. Безумоў-



За працэсам працы ЦЭЦ назіраюць: машыніст блокавых сістэм Уладзімір ДОБАШ і міністар міні-ЦЭЦ Яўген ЧАБАТАРОЎ.

на, маючы адпаведныя ліцэнзіі. Гэта азначае, што калектыву дабіўся даверу, выконвае іх на належным узроўні. У выніку — эканомія 30-40 працэнтаў бюджэтных сродкаў.

І тут без канкрэтных прыкладаў не абыйсціся. Сэканомленыя такім чынам грошы накіроўваем на іншыя аб'екты. Летась — з пракладкі водаправода ў Нава-

сёлках пусцілі на пракладку водаправода па вуліцы Паўночнай у райцэнтры, а частка сэканомленых фінансаў на капітальным рамоне жыллёвага фонду па вуліцы Каралёва ў Петрыкаве пайшла на ремонт даху дома ў Капцэвічах.

— **А што сёння, Аляксеі Сцяпанавіч?**

— Сёння работы ў нас цэлы воз. Мы цалкам заняты на выкананні рабачай праграмы падрыхтоўкі аб'ектаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі да работы ў асенне-зімовы перыяд 2015-2016 гадоў, што зацверджана вышэйшымі арганізацыямі. Не буду пералічваць усе мерапрыемствы, якімі прадугледжаны гідраўлічныя выпрабаванні катлоў, цеплавых

тэ ўсюды выдуцца актыўна.

...Дарчы, у гэтым мы змаглі ўпэўніцца, калі наведзіліся на міні-цэпаэлектрацэнтраль, дзе першым на вочы трапіў майстар Яўген Чабатароў, які працуе тут з часу заснавання прадпрыемства. Задача ў падначалега яму калектыву — падрыхтаваць гэты найважнейшы аб'ект, які выпрацоўвае электраэнергію і цяпло, да работы ў зімовых умовах.

Паліва ўжо завезена, і зараз людзі заняты тэхнічным абслугоўваннем абсталявання. А гэта — машыністы катла, электрамашыністы і машыністы блокавых сістэм — Юрый Амельчанка, Уладзімір Добраш, Мікалай Семечка, Уладзімір Жукавец, Аляксей Грыб, Генадзь Крацок, Аляксандр Мароз, Аляксандр Крывін і іншыя. У кожнага канкрэтныя заданні, штодня падвядзіцца іх вынікі і намянаюцца планы на далейшае. «Адставаць — не наша правіла, кажуць яны. — Толькі — наперад».

Такі дзвіг і ў іншых рабочых.

— **А ўсё ж ці ёсць моманты, якія тармозяць справу?**

Аказваецца, ёсць, пра што нам паведаміла начальнік аддзела прадпрыемства па рабоце з юрыдычнымі і фізічнымі асобамі Вольга КАРАБЕЙКА. Гэта — пастаянная запавячанасць насельніцтва і суб'ектаў гаспадарання за камунальна-бытавыя паслугі, якая дасягае некалькі мільярдаў рублёў. Самыя вялікія даўжнікі — сельсгаспадарчыя арганізацыі.

Апошнім часам, праўда, тая запавячанасць (у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года) скарацілася на чатыры працэнтаў, але гэта не мяняе сутнасці справы.

«Калі б удалося зняць укараную праблему, — гавораць кіраўнікі райжылкамгаса, — прадпрыемства маглі б набыць неабходны абсталяванне, механізмы, матэрыялы для яшчэ больш рытмічнай работы».

Віктар БОЙКА, Алена ДАУЖАНКА, Надзея БУЖАН (фота),

УНП 490318904



Супрацоўнікі міні-ЦЭЦ праводзяць рамонт і абслугоўванне вентылятара рэцirkуляцыйных дымавых газаў.

ТОЛЬКІ ФАКТЫ

- ✓ На абласным конкурсе-аглядзе па лепшай арганізацыі ідэалагічнай работы былі адзначаны калектывы Петрыкаўскага спажывецкага таварыства і цэнтральнай раённай бальніцы. Ім былі ўручаны дыпламы трэцяй ступені.
- ✓ Пад апладысменты прайшлі танцы і песні, сямейная спартакіяда і выстава дэкаратыўна-прыкладной творчасці, якія прадэманстравалі на традыцыйным абласным конкурсе «Сям'я года» дзеці (у тым ліку і прыёмныя) і іх бацькі петрыкаўчане Тамара і Іван Якубенкі. Яны занялі другое месца і атрымалі адпаведныя падарункі.
- ✓ У Гомелі прайшоў абласны конкурс сярод мясцовых сродкаў масавай інфармацыі і журналістаў. У ліку пераможцаў і загадчыца аддзела пісьмаў раённай газеты «Петрыкаўскія навіны» Алена Бруцкая. Віншум!



У Петрыкаве шануюць старажытныя традыцыі. Адна з іх — святкаванне Купалля.

ІМ КАЖУЦЬ «ДЗЯКУЙ»

— Я не памятаю ніводнага дня, каб у паштовае аддзяленне «Петрыкаў-2» не наведзіліся людзі, — апавядала ў гутарцы з карэспандэнтамі «Звязды» **начальнік раённага вузла сувязі Валентына ЕУЛАН.** — Вось і сёння, самі бачыце.



Аператар Петрыкаўскага раённага вузла паштовай сувязі Гомельскага філіяла РУП «Белпошта» Святлана КУДРАВЕЦ разам са сваім начальнікам Валентынай ЯУЛАН разглядаюць ранішнюю карэспандэнцыю.

Што праўда, то праўда. На той момант, калі мы зайшлі ў аддзяленне, там знаходзіліся ўжо 12 чалавек. А людзі падыходзілі і падыходзілі. Адным трэба было аплаціць камунальныя паслугі, другім — атрымаць ці адправіць пасьылку або грашовы перавод, трэцім цікавілі тавары народнага спажывання — мойныя парашкі, ручнікі, навалачкі і г.д. Звярнулі мы ўвагу і на дзвон дзяўчынак, якія вырашылі набыць сшыткі для заняткаў у школе: на парозе новы навуцальны год; і на жанчыну, якая спытала, ці засталася яшчэ ў продажы насенне чорнай рэдкасі.

На ўсё пытанні людзі атрымалі канкрэтныя адказы, а мы пацікавіліся ў Валентыны Леанідаўны, ці могуць паштовыя работнікі задаволіць заяўку пакупнікі, скажам, на набыццё халадільніка ці нават мэблевага гарнітура?

— А чаму не? — быў адказ. — Задаволім. Гэтым пытаннем у нас займаецца спецыяліст-арганізатар рознічнага гандлю Вера Іванаўна Дамасевіч. Калі зробіць

абавязнае вынікаў такога гандлю за сёлетняе паўгоддзе, то яно ўкладваецца ў наступную лічбу — 280 мільёнаў рублёў.

У склад Петрыкаўскага раённага вузла сувязі ўваходзяць 26 паштовых аддзяленняў, і няма неабходнасці называць кола іх абавязкаў: яно ўсім вядомае. А вось пра тое, што людзі з цэльнай аднадушнасцю аб рабоце калектыву, выказваюць словы падзякі яго работнікам, варта сказаць асобна.

Яны, гэтыя падзякі, неаднаразова гучалі ў адрас паштальонаў Людмілі Пятроўны Зубар, якая абслугоўвае самы вялікі ўчастак у райцэнтры і працуе стаж якой на гэты момант пасадзе дасягнуў 18 гадоў. За службай пачаў яна ў жыхароў

МЕДАЛЬНЫ ЗВОН ПЕТРЫКАЎСКІХ «АРЛЯНТ»

Намесніца дырэктара Петрыкаўскай дзіцячай юнацкай спартыўнай школы **Міхаіла СУХАРЭНКУ** мы адшукалі не ў яго кабінце, а... на пляжы.

— У рабочы час — на Прыпяць? Загараць? — спрабавалі ашарашыць яго нечаканым пытаннем.

Адамавіч адразу расквісіў наш жарт і адказаў на яго:

— Дык вы ж таксама ў рабочы час на раку з'явіліся. Палпэскацца ў вадзіццы хочаце? Далажа вашаму галоўнаму рэдактару...

можным шэсці ў гэтым кірунку, і невыпадкова ўжо шэсць гадоў апар петрыкаўскай школьнікі займаюць прызавыя месцы ў абласной школьнай спартакіядзе, а ў сёлетняй апрадзілі ўсіх у сваёй падгрупе.

Што і сведчыць аб этанакіраванай рабоце зацікаўленых бакоў. Так, калі ў абласной спартакіядзе спаборніцтвы праводзіцца па абавязковым 13 відах спорту, дык у раённай — па 16-ці. Прычым удзел у ёй прымаюць літаральна ўсе школы. І калі з 2005-га па 2012 год правядзення спаборніцтваў адшукваліся падбюджэтных крыніцы фінансавання, дык у апошнія два



Вучні Петрыкаўскай дзіцячай юнацкай спартыўнай школы Міхаіла Сухарэнкі гатовы да ўдзелу ў лютым спартакіядзе!

Пасля такіх васьмі шпілек і пачалася сур'ёзная размова. На пляжы разам з трэнерамі было каля пяцідзесяці школьнікаў. Плавалі, ганяліся адно за адным, заргалі, перакідваліся мячом. Набраліся сілы і спрыту, адным словам.

— Усё ў рамках праграмы спартыўна-аздараўленчага лагера, — патлумачыў Міхаіл Адамавіч, — ён працуе ўжо другое скліканне. У першым было занята 90 падлеткаў. Будзе і трэцяе скліканне, але ўжо непасрэдна ў школах, дзе хлапчкі і дзяўчаты навуаюцца. А ў спартыўна-аздараўленчым лагery пры ДЮСШ дзеці заняты з паловы дзвятай да наснаццаці гадзін. Для іх, дарчы, арганізавана трохразовае харчаванне. Пра розныя спартыўныя гульні, фізічныя практыкаванні і г.д. і размовы няма. Імі напоўнены ўвесь час знаходжання ў лагery.

— Тым самым, Міхаіл Адамавіч, вы хочаце сказаць, што фізікультурны працэс у петрыкаўскай дзятвы ідзе бесперапынна, нават у канікулы. Ці не так?

— Правільна. Раён вельмі зацікаўлены ў развіцці фізікультурна-спартыўнага руху, яго пера-

гады гэты клопат узяў на сябе аддзел адукацыі, спорту і турызму.

Нельга не сказаць і пра тое, што ў многіх школах працуюць спартыўныя секцыі пад кіраўніцтвам настаўнікаў фізікультуры (дарчы, гэта вопытныя спецыялісты) і трэнераў, што ў раённай спартакіядзе камандам-пераможцам на кожным відзе спорту ўручаюцца не толькі дыпламы, але і кубкі (і дзеці наглядна бачыць, за якую спартыўную прыгажосць-трафей яны змагаліся, гэта іх і стымулюе на лепшы вынік), што пераможцы спаборніцтваў заахвочваюцца маральна і матэрыяльна.

— Вось так і вырастаюць-выпростаюцца крылы ў нашых петрыкаўскіх дзятчых-арлянтаў, — падсумоўвае вынікі размовы Міхаіл Адамавіч. — І цалкам можа стацца так, што сярод іх з цягам часу з'явіцца тья, што прымножыць спартыўную славу сучаснага вядомых прызёраў-алімпійцаў Андрэя Краўчанкі, Марыны Палтаран (Літвінчук) і Надзеі Папок, якія пачыналі займацца фізікультурнай і спортам у школах нашага раёна і фізікультурна-спартыўных клубам.

Што праўда, то праўда...

Святлана МАГІЛЕЎЧЫК

НА КОНКУРС АПАВЯДАННЯЎ

СУПРАЦЬСТАЯННЕ

Не люблю, калі мяне турбуюць па розных дробных прычынах, таму ўцякаю ад залішняй увагі ў вёску, у старую абалуўну хату, дзе і дыхаецца лепш, і натхненне прыходзіць асаблівае. Толькі вёска ёсць вёска: калі хто запракмеціць цябе, то, лічы, дзень прайшоў дарма — насунецца поўная хата гасцей, усе знаёмыя забягуць павітацца... А як жа, не кожны дзень прыязджаюць пісьменнікі. Сёння мне крыху «пашанцавала»: толькі сусед Цімох пачуў, які скрыпнулі мае веснічкі. І вось цяпер ён сядзіць на эдзілку, гойдае нагамі ўжо з гадзіну і перыядычна то дастае, то хавае зноў пачак з цыгаркамі: відаць, хоча прыкурчыць, але ці то саромецца мяне, ці то чакае, пакуль дазволю. Я сцвярдзальна ківая галавой.

— Ці ведаеш ты старога Чопела, які жыве там вунь, якраз каля рэчкі? — зацягнуўшыся наршэце цыгарэтай, пачаў пытаць у мяне Цімох, які асміляў і загарыўся жаданнем пагаварыць. — Ну павінен жа ведаць, жыве ён са сваёй Чопеліхай... На трактары ўсё жыццё працаваў...

— Шпелелю, можа? — перапытаў я.

— Ну, Шпелелю, — згадзіўся суразмоўца. — Ты воль гарадкі хлопца, мала што тумкаеш у нашым жыцці. А яно ж як на вёсцы — дзе ні хата, то ўсё мянушкі, клікухі, як кажуць некаторыя. Ты так не гаворыш, ты ж у нас — ін-тэ-лі-гент! Але не дужа ты ўжо інтэлігентны, так, смехата адна. Ну дык я воль пра Чопела табе раскажу, а ты не сядзі ўшыі развесішыся, а пішы. Гэту гісторыю ўся вёска ведае, але я табе такое скажу, што ніхто не чуў. А я чуў і бачыў на свае во-

чы! — апавядальнік вытрымаў вялікую паўзу, а потым, меланхалічна цяплячы нагамі, працягваў:

— Я тады яшчэ падшыванцам быў, наша хата праз дзве ад іхняе стаяла. Гэта ўжо пасля Чопел каля рэчкі пабудавалася, а так побач з намі жылі. Настасся ў малодсці прыгажуня была — вачэй не адвесці, а ўжо старанная, на ўсе рукі майстрыха! Замуж ёй было пара, але хлопцаў адсейвала, як гарох. Баба, што з яе возьмеш?! Цьфу! — Цімох смачна сплюнуў на падлогу. — А пасля школы што яна ўздумала! Пайшла ў горад на трактарыстку вучыцца. Чопел ужо тады па ёй нудзіўся, ён — усед! Але ж дзе там! На два гады маладзёішы за яе, не ўзялі. Маці вярнула, прымусіла школу скончыць. Сораму небараку было! А гэтая яшчэ і абсямяля, кажэ, малы, да любашчуў нос не дарос. Змаўчаў Чопел на такую абразу. Я на яго месцы так бы шкуматнуў Настасся, што пух і пер'е паліцела б ва ўсе бакі. А той — ні гу-гу.

— Ну а далей, далей што было? — пачаў я перапытваць Цімоха, які так расхваляваўся, што гатовы быў зараз жа ісці сварыцца з Чопеліхай за тое напая-забытае мінулае.

— Далей ён у армію пайшоў, — ужо спакойней працягваў суразмоўца. — Адслужыў, вярнуўся ў родную гаспадарку, на трактар сеў таксама. Настасся ўжо ў перадавічкі выбілася! І Чопел не адставаў. У іх нешта нахалст спаборніцтва было — хто больш ды лепш зробіць. Ні пра які адносны і размовы не вялося. Якая там любоў можа быць, калі як ваўкі адно на аднаго глядзелі. Неяк вясной аралі яны на

Багацькаўшы. Наш старшыня новы быў, не ведаў, што іх ні ў якім разе разам не ставілі побач, баяліся, каб не пасварыліся. Ды гэты ж сорам які было ставіць тэбу з мужыком у адной вясцы! А ён, той старшыня, толькі прайшоў: такі, як ты, гарадкі, нехлямяжны... Дужа ён ведаў...

Дожджык, помню, прайшоў, ды такі споры. Чопелава маці прысунулася да нас і так ласкава мне кажэ: «Бяжы, Цімоша, на поле, аднясі майму хлопцу боты лепшыя ды світку. А то вымакне, небарака, увесць, як ёсць». І цукерак жменю мне насыпала, і дваццаці капелек у кішэню паклала. За цукеркі я гатоў быў пабегчы на край свету, а за грошы нават босым па гарачым вуголі. Карацей, схопіў уейныя вандэлікі ды паймаўся. Да Багацькаўкі далекавата было, я добра-такі вымак на дарозе. І гразка. Цяпер там канань накарпалі, асушылі, а тады было балота балотам. Яшчэ здалёк я пачуў — трактар раве, відаць, нешта здарылася. Падкраўся цяпенька, вытырнуўся з-за кустоўніка: так і ёсць — Настасся на трактар сядзіць ледзь не па самыя вочы ў гразі, а Чопел арэ сабе і нібыта не заўважае. Тая беге навокал, то веціце, то галл'е падкладае, але як тут выедзеш, калі тэхніка цяжкая, цягнуць трэба — моцна засела. Я не вытрымаў, падбег да суседа, аддаў яму рэчы, ды, як на тое ліха, запытаўся, чаму не дапаможа ёй. Як вызверыўся на мяне Чопел, то я і знікаяў на месцы, зароў, пабег дадому — малы ж яшчэ, што ты хочаш. Настасся побач была, пачула, скінцла з сябе хустку, ды пачала пляскаць яго па твары. Крычыць: «Што, зусім здурнеў? Так улякнуў малаго!». Мокрым,

відаць, добра прылажыла, бо той не на жарт стаў ганяць яе па полі.

Я недалёка адбегся, падумаў, заб'е яшчэ дзятчуну. І нешта так набраў сабе ў галаву, вярнуўся назад, дума маю, гляню, што там адбываецца. Залез у свой куст, цікую. Трактары маўчаць, няма навокал нікога. Перапужаўся: мо праўда здарылася непраўдае? А што ж, малы, цікаўны быў, то цішком, цішком, за чэпелу трактар, пазіраў у кабіну. Сядзіць яна, у куток зашылася, а той хмарай над ёй стаіць. Чую, кажэ Настасся: «Калі і зараз замуж за мяне не згодзішся, то ўтаплю цябе ў гэтым балоце!».

— А-я-яй! — залямантаваў я і кінуўся з таго месца, паў балота, не зваяжучы на дождж. Не помню, як дабраўся дахаты, як трос маці за спадніцу і галасіў, што Чопел хача ўтапіць дзятчуну. Мне ўжо потым пра гэта раскавалі, калі ачуняў крыху.

— А што з вамі здарылася? — перапытаў я.

— Ат, запаленне лёгкіх падхапіў, — адмакнуўся Цімох і зацягнуўся каторай ужо па ліку цыгаркай. — А

як ачуняў, то добрая навіна сябе чакаць не прымуся: Чопел з Настассяй аб'явілі аб вяселлі. Што табе скажа? Гулялі ўсёй вёскай. І жывуць яны дужа ў душы амаль сорака гадоў ужо. А Настасся на трактар больш так і не села. Той, што захрас, недзе з тыздзень цягнулі з балота. Вось яно як бывае!

— А чаму вы не ажаніліся, дзядзька Цімох? — пацікавіўся я.

— Г-эх, — пачухаў той патыліцу. — Можэ, не знайшла такая, як Настасся, а другой і не хацелася. Я засямуряўся:

— І вы таксама былі ў яе закаханы?

— Ды ну цябе, чэмер, узяўся аднекуль на маю галаву, — зрабіў выгляд, што разлаваўся, Цімох. — Я бачыў Чопелавы вочы там, у трактары, як ён на яе глядзеў. Больш нідзе і ніколі такіх не бачыў. Ды і бабе, яно, каханне, патрабна, а што — я? — Цімох злез са свайго эдзілка, сараміла патаптаўся на парозе. — Дык я чаго зайшоў? Пазыч на маленькую, заўтра атрымаю грошы, з табою разлічуся...

Алесь БАДАК.

У ДОКУМЕНТАХ ГРОШЫ — ШТРАФ ДА 18 МІЛЬЁНАЎ

З 23 ліпеня мытныя органы маюць права заводзіць адміністрацыйныя працэсы за правапарушэнні, прадуллежаныя арт. 23.32 Кодекса аб адміністрацыйных правапарушэннях, паведамляе прэс-служба Дзяржаўнага мытнага камітэта.

Цяпер у выпадку, калі грамадзянін, перасякаючы мяжу, пакіне ў документах грошы ці будзе іншымі шляхамі падбухторваць мытніка да парушэння заканадаўства, у дачыненні да яго можа быць распачаты адміністрацыйны працэс. Штраф за такое правапарушэнне можа дасягаць 50 базавых велічынь. Тры на-яўнасці прыкмет паўторнасці хабарадавальніка аштрафуюць на 100 базавых велічынь.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ, lyskavets@zviazda.by

КАМУНАЛЬНЫЯ СТАСУНКІ «РЭАРГАНІЗУЮЦЬ ДА ПРАЗРЫСТАСЦІ»

На новую сістэму работы плануецца перавесці жыллёва-камунальную гаспадарку Мінска. Паводле слоў першага намесніка старэйшых інжынераў кампаніі Уладзіміра Кухарава адбыцца гэта павінна да канца 2015 года.

Намеснік старэйшых адначыў, што прыярэтным напрамкам работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі горада ў першым палудзні будзе правядзенне мерапрыемстваў па рэфармаванні структуры ЖКГ у рамках пільнага праекта на базе Партызанскага і Першамайскага раёнаў сталіцы.

Гэты эксперымент чакае яшчэ 1 сакавіка сёлета. Адно з асноўных новаўвядзенняў — раздзяленне функцый службы заказчыка і выканаўцы. Службы заказчыка выступілі камунальнымі ўнітарнымі прадпрыемствамі «ЖКГ Партызанскага раёна Мінска» і «ЖКГ Першамайскага раёна Мінска». З пачаткам эксперыменту яны займаліся правядзеннем таргоў і арганізацыяй работ па выкананні тэхнічнага абслугоўвання жыллёвага фонду, капітальным і бягучым рамонце, прыборцы тэрыторыі, абслугоўванню ліфтаў, а таксама работамі са зваротнага грамадзян. Функцыі службы выканаўцаў укліла на жыллёва-эксплуатацыйныя ўчасткі, якія падпарадкоўваюцца адміністрацыям раёнаў горада. У выніку рэформы ЖКУ сталі газарозліковымі прадпрыемствамі, што адозбавіла іх ад сэнсавых ЖЭСаў.

«Першыя стаючыя вынікі сведчаць аб правільнасці прынятага рашэння. Лічу, што да канца года на новую сістэму працы неабходна перайсці ўсім раёнам горада», — кажа Уладзімір Кухараў. Галоўным вынікам рэарганізацыі сістэмы ЖКУ сталіцы павінны стаць яснасць і празрыстасць налічэння аплаты за паслугі, зніжэнне сабекошту тэхнічнага абслугоўвання жыллёвага фонду, стварэнне газарозліковых прадпрыемстваў, якія зацэляваны ў канчатковы вынік работ, дакладнае размежаванне функцый прадпрыемстваў і рабочых, якія аказваюць жыллёва-камунальныя паслугі.

Ілья КРЫЖЫВІЧ, kryzhyvich@zviazda.by

А не палі

У ЖНІЎНІ ПАДАРАЖЭЮЦЬ ІМПАРТУЮЦЬ ЦЫГАРЭТЫ

З першых дзён жніўня плануецца павялічыць цэнікі на некаторыя віды цыгарэт, што імпартуюцца.

Як палічылі ў Міністэрстве па падатках і зборах, ужо праз тыдзень на трыццаць рублёў падаражэюць цыгарэты марки Sobranie (Blacks, Golds, Black, Blue, Gold) і Camel (Filters, Blue, Silver). Кошт на іх у параўнанні з ліпенем павялічыцца на 3,4% і 5,2% адпаведна.

Сяргей КУРКАЧ, kurkach@zviazda.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Минскхлебпродукт» извещает, что 7 августа 2015 года состоится внеочередное собрание акционеров года по адресу: г. Минск, пер. Физкультурный, 34 (УП «ОМЗ «Агротехкомш»). Начало собрания в 12.00. Регистрация акционеров с 11.00. При себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об увеличении уставного фонда Общества и дополнительном выпуске акций. 2. О передаче дополнительно выпущенных акций в собственность Республики Беларусь. 3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Наблюдательный совет ОАО «Минскхлебпродукт» УНП 600013173

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО АРЕНДЫ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

Жлобинский районный исполнительный комитет (далее — Жлобинский райисполком) доводит до сведения юридических лиц о проведении конкурса на право аренды охотничьих угодий фонд запаса Жлобинского района общей площадью 104,8 тыс. га, в том числе лесные — 36,6 тыс. га, полевые — 63,8 тыс. га, водно-болотные — 4,4 тыс. га. Охотничьи угодья имеют следующие границы: Северная — от границы Рогачевского района по автодороге Гордеч-Кирово-Бобовка и далее по автодороге до автомагистрали Гомель-Минск М-5, далее по автомагистрали М-5 в сторону Гомеля до пересечения с железной дорогой у н.п. Кальвова, далее по железной дороге до н.п. Виричск, далее по югу от края леса до западной границы квартала №227, 230 Луговирянского лесничества ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» до пересечения с железной дорогой Жлобин — Подольск, далее по железной дороге до границы д. Большие Рогы, далее по границе д. Большие Рогы до реки р. Добысна. Далее по р. Добысна до пересечения с железной дорогой Жлобин-Светлогорск, далее по железной дороге до леса, далее по краю леса на северо-запад до автодороги Жлобин-Светлогорск до деревни Солонская Корма, далее по дороге Жлобин — Светлогорск до пересечения с автодорогой на ОАО «БМЗ», далее по автодороге д. Новинки.

Условия конкурса: 1. Наличие у юридического лица опыта работы в сфере охотничьей деятельности не менее 5 лет (подтверждается документально). 2. Создание не менее 10 рабочих мест. 3. Строительство в течение 2-х лет с момента передачи охотничьих угодий в аренду не менее одного охотничьего комплекса (охотничий домик на 10 спальных мест, сауна, стоянка, вольер для содержания собак, разделочная площадка с холодильной камерой, благоустройство территории). 4. Обустройство в течение 1-го года благоустройства территории (создание 2-х) для охотников в пределах охотничьих угодий. 5. Обеспечение наличия штата егерской службы в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего срока аренды. 6. Осуществление деятельности в соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2005 г. №580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими». 7. Участник, выигравший конкурс в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола комиссии возмещает Жлобинскому райисполкомом путем безналичного расчета платежные поручением затраты на организацию и проведение конкурса — сумму оплаты за публикацию в средствах массовой информации извещения о проводимых торгах.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: — заявление о предоставлении охотничьих угодий в аренду, к которому прилагаются карта (схема), материалы с описанием границ, указанием общей площади и площади по категориям охотничьих угодий, испрашиваемых в аренду; — биолого-экономическое обоснование охотничьих угодий фонда запаса Жлобинского района, разработанное в соответствии с требованиями законодательства; — предложения в письменной форме о выполнении условий конкурса, запечатанные в отдельном конверте; — доверенность представителя участника торгов и копия документа, подтверждающего его личность, в случае, если заявление подписывается не руководителем участника торгов, либо копия документа, подтверждающего полномочия руководителя участника торгов.

Срок действия заявки на участие в торгах и дату подачи документов: с 11.00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 31, малый зал райисполкома. Окончательный срок приема документов: «31» августа 2015 г. Предварительно ознакомиться с расположением охотничьих угодий можно по адресу: примам документов. Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 31, каб.40, тел.8 02334 31411 (секретарь комиссии) с 9 до 13 часов, с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Торги проводятся в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2015 г. № 26 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса». Участникам, не выигравшим конкурс, задаток

БТА БАНК БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2015 года

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.07.2015, 01.07.2014. Rows include АКТИВЫ, Средства, Ценные бумаги, Долгосрочные финансовые вложения, etc.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 июля 2015 года

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.07.2015, 01.07.2014. Rows include Процентные доходы, Процентные расходы, Чистые процентные доходы, Комиссионные доходы, etc.

И. о. Председателя Правления Алимбаев Е.Б. Главный бухгалтер Сергиевич Н.М.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии претензий к участию в торгах. 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет исполнительного управления ГЛХУ Витоблисполкома № 3642930001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505, не позднее 15.00.21.08.2015 г. Минимальная величина первого шара — 5% от первоначальной стоимости лота.

Управление принудительного исполнения ГЛХУ Витоблисполкома 210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 34 www.vitebskjust.gov.by Судебный исполнитель Ходунович Сергей Сергеевич — тел./факс (80212) 606 990, начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович — тел. (80212) 600 975

БЕЛАРУСЬ НАРОДНЫ БАНК BELARUSKY NARODNY BANK

ОАО «БНБ-БАНК»

220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2015 г.

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.07.2015, 01.07.2014. Rows include АКТИВЫ, Денежные средства, Драгоценные металлы и драгоценные камни, Средства в Национальном банке, etc.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 июля 2015 г.

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.07.2015, 01.07.2014. Rows include Процентные доходы, Процентные расходы, Чистые процентные доходы, Комиссионные доходы, etc.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка: (http://www.bnb.by/o-bank/finansovye-pokazateli/finansovaya-otchetnost/otchet-o-pribyly-i-ubytkakh.html) Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. УНП 100513485.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Продавец: ОАО «КУПЦОВЪ», 211793, Витебская область, г.Глубокое, ул.Ленина, 1, (029) 509-02-27. Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г.Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62.

Лот №1. Изолированное помещение с инвентарным №220Д-5038, по адресу Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д.1-Б, пом. 2, общей площадью 1433,7 кв. м, наименование — склад готовой продукции, назначение — для приобретения имущества, Инвентарный номер помещения №22155010001004849 площадью 0,7453 га. Начальная цена: 2 010 000 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 201 000 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 100 500 000 бел.руб.

Лот №2. Капитальное строение с инвентарным №220С-26382, по адресу Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Железнодорожная, д. 6, общей площадью 1266,8 кв. м, наименование — здание прирельсового склада, назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилища, имущество расположено на земельном участке с кадастровым №221550100010000162 площадью 0,2966 га. Начальная цена: 85 000 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 85 000 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 42 500 000 бел.руб.

Лот №3. Леночный пресс Flottweg с дозированной и насосами, 2009 г.в., инв.№1170 (дополнительное оборудование: бункер под дробилку Flottweg, объем 0,5 м³, 1993 г.в., инв.№1655). Местонахождение: Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул.Ленина, д.1. Начальная цена: 1 788 800 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 178 880 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 89 440 000 бел.руб.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве) лица, желающего участвовать в торгах, обязанным подать организатору торгов заявление на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя — копии свидетельства о гос.регистрации индивидуального предпринимателя; для юр.лица — доверенности, выданной представителю юр.лица (кроме случаев, когда юр.лицо представляет его руководителем), а также копии свидетельства о гос.регистрации юр.лица; для юр.лица, иностранной организации, не являющейся юр.лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации — легализованных в установленном порядке копии учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр.лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр.лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным лицом, которое предложило на торгах самую высокую цену, в случае если участник торгов не явился на торги, а также если участник торгов не согласился по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов заключить договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в размере 20% от цены продажи имущества в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Сумма задатка перечисляется на р/с 3012470630033, код РКН УНП 300919596. Глубокское филиала ОАО «Белгоспромбанк» — Витебское областное управление, код 424, УНП 300013935. Получатель платежа: ОАО «КУПЦОВЪ». Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 (пять) дней даты их проведения. Сопоставление с объектом осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Контактный тел. (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, marketby.by.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ

Приглашаем принять участие в процедуре переговоров по выбору подрядчика для выполнения текущего ремонта и регулировки запорной арматуры, смесителей, баков унитаза, сифонов, гибких подводок и их замена в количестве, необходимом для поддержки систем в рабочем состоянии в учреждении образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 26.

Срок предоставления предложений с 8:30 27.07.2015 до 13:00 29.07.2015. Проведение вскрытия конвертов в 14:30 29.07.2015. Подведения итогов конкурсов с 10:00 30.07.2015 до 12:00. Контактные телефоны 290 81 48, 365 32 30, 365 27 11; тел.факс 365 30 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Продавец: ОАО «КУПЦОВЪ», 211793, Витебская область, г.Глубокое, ул.Ленина, 1, (029) 509-02-27. Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г.Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62.

Лот №1. Изолированное помещение с инвентарным №220Д-5038, по адресу Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д.1-Б, пом. 2, общей площадью 1433,7 кв. м, наименование — склад готовой продукции, назначение — для приобретения имущества, Инвентарный номер помещения №22155010001004849 площадью 0,7453 га. Начальная цена: 2 010 000 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 201 000 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 100 500 000 бел.руб.

Лот №2. Капитальное строение с инвентарным №220С-26382, по адресу Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Железнодорожная, д. 6, общей площадью 1266,8 кв. м, наименование — здание прирельсового склада, назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилища, имущество расположено на земельном участке с кадастровым №221550100010000162 площадью 0,2966 га. Начальная цена: 85 000 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 85 000 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 42 500 000 бел.руб.

Лот №3. Леночный пресс Flottweg с дозированной и насосами, 2009 г.в., инв.№1170 (дополнительное оборудование: бункер под дробилку Flottweg, объем 0,5 м³, 1993 г.в., инв.№1655). Местонахождение: Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул.Ленина, д.1. Начальная цена: 1 788 800 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 178 880 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 89 440 000 бел.руб.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве) лица, желающего участвовать в торгах, обязанным подать организатору торгов заявление на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя — копии свидетельства о гос.регистрации индивидуального предпринимателя; для юр.лица — доверенности, выданной представителю юр.лица (кроме случаев, когда юр.лицо представляет его руководителем), а также копии свидетельства о гос.регистрации юр.лица; для юр.лица, иностранной организации, не являющейся юр.лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации — легализованных в установленном порядке копии учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр.лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр.лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным лицом, которое предложило на торгах самую высокую цену, в случае если участник торгов не явился на торги, а также если участник торгов не согласился по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов заключить договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в размере 20% от цены продажи имущества в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Сумма задатка перечисляется на р/с 3012470630033, код РКН УНП 300919596. Глубокское филиала ОАО «Белгоспромбанк» — Витебское областное управление, код 424, УНП 300013935. Получатель платежа: ОАО «КУПЦОВЪ». Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 (пять) дней даты их проведения. Сопоставление с объектом осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Контактный тел. (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, marketby.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Продавец: ОАО «КУПЦОВЪ», 211793, Витебская область, г.Глубокое, ул.Ленина, 1, (029) 509-02-27. Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г.Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62.

Лот №1. Изолированное помещение с инвентарным №220Д-5038, по адресу Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д.1-Б, пом. 2, общей площадью 1433,7 кв. м, наименование — склад готовой продукции, назначение — для приобретения имущества, Инвентарный номер помещения №22155010001004849 площадью 0,7453 га. Начальная цена: 2 010 000 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 201 000 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 100 500 000 бел.руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Продавец: ОАО «КУПЦОВЪ», 211793, Витебская область, г.Глубокое, ул.Ленина, 1, (029) 509-02-27. Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г.Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62.

Лот №1. Изолированное помещение с инвентарным №220Д-5038, по адресу Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д.1-Б, пом. 2, общей площадью 1433,7 кв. м, наименование — склад готовой продукции, назначение — для приобретения имущества, Инвентарный номер помещения №22155010001004849 площадью 0,7453 га. Начальная цена: 2 010 000 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 201 000 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 100 500 000 бел.руб.

Лот №2. Капитальное строение с инвентарным №220С-26382, по адресу Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Железнодорожная, д. 6, общей площадью 1266,8 кв. м, наименование — здание прирельсового склада, назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилища, имущество расположено на земельном участке с кадастровым №221550100010000162 площадью 0,2966 га. Начальная цена: 85 000 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 85 000 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 42 500 000 бел.руб.

Лот №3. Леночный пресс Flottweg с дозированной и насосами, 2009 г.в., инв.№1170 (дополнительное оборудование: бункер под дробилку Flottweg, объем 0,5 м³, 1993 г.в., инв.№1655). Местонахождение: Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул.Ленина, д.1. Начальная цена: 1 788 800 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 178 880 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 89 440 000 бел.руб.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве) лица, желающего участвовать в торгах, обязанным подать организатору торгов заявление на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя — копии свидетельства о гос.регистрации индивидуального предпринимателя; для юр.лица — доверенности, выданной представителю юр.лица (кроме случаев, когда юр.лицо представляет его руководителем), а также копии свидетельства о гос.регистрации юр.лица; для юр.лица, иностранной организации, не являющейся юр.лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации — легализованных в установленном порядке копии учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр.лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр.лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным лицом, которое предложило на торгах самую высокую цену, в случае если участник торгов не явился на торги, а также если участник торгов не согласился по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов заключить договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в размере 20% от цены продажи имущества в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Сумма задатка перечисляется на р/с 3012470630033, код РКН УНП 300919596. Глубокское филиала ОАО «Белгоспромбанк» — Витебское областное управление, код 424, УНП 300013935. Получатель платежа: ОАО «КУПЦОВЪ». Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 (пять) дней даты их проведения. Сопоставление с объектом осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Контактный тел. (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, marketby.by.


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Продавец: ОАО «КУПЦОВЪ», 211793, Витебская область, г.Глубокое, ул.Ленина, 1, (029) 509-02-27. Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г.Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62.

Лот №1. Изолированное помещение с инвентарным №220Д-5038, по адресу Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д.1-Б, пом. 2, общей площадью 1433,7 кв. м, наименование — склад готовой продукции, назначение — для приобретения имущества, Инвентарный номер помещения №22155010001004849 площадью 0,7453 га. Начальная цена: 2 010 000 000 бел.руб. без учета НДС. Размер задатка: 201 000 000 бел.руб. Сумма шага аукциона — 100 500 000 бел.руб.

Дзе агонь, там і дым

Па гарызанталі: 1. Плод лімоннага дрэва. 5. Палявая кветка. 8. Пажарная... Падроздзяленне, якое было створана ў г. Мінску 25 ліпеня 1853 года.



21. Дарожная мера даўжыні. 22. Штат у ЗША, дзе ўстаноўлены помнік пажарнаму з выратаваным дзіцём на руках. 23. Старазапаветны прарок, дзень якога адзначалі 2 жніўня; паводле павер'яў, ...

Павярце, калі ласка, адкажыце: 1. Цяперыца, 2. Рухавік, 3. Сетка, 4. Хата, 5. Каска, 6. Агні, 7. Тэатр, 8. Сцяжок, 9. Чарка, 10. Галава, 11. Пасля, 12. Чарка, 13. Пасля, 14. Чарка, 15. Цяперыца, 16. Агні, 17. Тэатр, 18. Сцяжок, 19. Чарка, 20. Галава, 21. Пасля, 22. Рухавік, 23. Сетка, 24. Хата, 25. Каска, 26. Агні, 27. Тэатр, 28. Сцяжок, 29. Чарка, 30. Галава.

г. Дзяржынск.

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ.

Футбол. Ліга Еўропы

ЗЫЛІ ГОНАР

Мінскае «Дынама» разграміла на сваім полі балгарскі клуб «Чорна мора» (4:0) і прайшла ў 3-ці кваліфікацыйны раўнд Лігі Еўропы.

Недаацэннае беларускае каманды — гэта нейкі трэнд у сёлётым розыгрышы еўракубакі. Спачатку ірландскі «Дандолф» фанабэрыць перад гульні з БАТЭ, але гэта нічога добрага ім так і не прынесла, а пасля ўжо і балгары адкрылі рот, маўляў, у першым матчы, які завяршыўся нічыёй 1:1, беларусы нічога не прадэманстравалі.

Затое ў паўторнай сустрэчы на сталічным «Трактары» беларусы ўзялі верх над сапернікам. Было відавочна, што мінчане мацнейшыя за каманду Ніколы Спасева. А выдаленне ў складзе гасцей Тодара Паланкава толькі паскорыла разгром. Галы мінчане забівалі на любы густ. Асабліва эфектывым быў галыяў страп па варотах Ненкада Адамавіча метраў з трыццаці. Акрамя яго, трапнымі ўдарамі адзначыліся Уладзімір Карыцька і двойчы Фатас Бечырай.

Мы забілі 4 мячы і маглі забіць у вароты саперніка яшчэ столькі ж. Траба рухацца далей, — скажаў пасля сустрэчы Вук РАШАВІЧ, галоўны трэнер «Дынама».

Наступны сапернік «дынамаўцаў» — швейцарскі «Цюрых», 12-разовы чэмпіён сваёй краіны. У мінулым сезоне каманда заняла трэцяе месца ў швейцарскай лізе.

А вось аўстрыйскі «Вольфсбергер», апанент салігорскага «Шахцёра», да саперніка паставіўся больш паважліва. Праўда, гаспявае перамога ў Беларусі,

магчыма сустрэча ў наступнай стадыі дартмундскай «Барусіі», бралі сваё, і трэнеру каманды прыходзілася супайкаваць бальшычыкаў перад гульні. У самым матчы «Вольфсбергер» кантраляваў ход сустрэчы і адправіў у вароты Уладзіміра Бушмы два мячы — далей ідуць аўстрыйцы.

— Перамагла мацнейшая каманда, — адзначыў Сяргей НІКІФАРЭНКА, галоўны трэнер «Шахцёра». — Гэта трэба прызнаць. Калі пасля першай гульні і былі нейкія сумненні, дык пасля гэтай сустрэчы яны зніклі. Мы ведалі, што каманда ў саперніка арганізаваная. І пасля першай сустрэчы мы гэта адзначылі. Нам не хапае сустрэч з камандамі высокага ўзроўню.

Як гулялі каманды з постсавецкай прасторы? Другі кваліфікацыйны раўнд Лігі Еўропы. «Шырак» (Арменія) — АІК (Швейцыя) — 0:2 (першы матч — 0:2), «Алашкерт» (Арменія) — «Кайрат» (Казахстан) — 2:1 (0:3), «Дэбрэцэн» (Венгрыя) — «Сконта» (Латвія) — 9:2 (2:2), «Спартак» (Латвія) — «Вайводзіна (Сербія) — 1:1 (0:3), «Німе Калью» (Эстонія) — «Вадуц» (Ліхтэнштэйн) — 0:2 (1:3), «Габала» (Азербайджан) — «Цукарычкі» (Сербія) — 2:0 (0:1), «Інтар» (Баку) — «Хаднаф'ёрдур» (Ісландыя) — 2:2 (2:1), «Тракай» (Літва) — «Апалон» (Кіпр) — 0:0 (0:4), «Жыліна» (Славакія) — «Дачыя» (Малдова) — 4:2 (2:1), «Работнікі» (Македонія) — «Елгава» (Латвія) — 2:0 (0:1).

Тарас ШЧЫРЫ. taras@zviazda.by

Песню бярыце з сабою

Я не магу на вас забыцца

Песня «Я не магу на вас забыцца» валодае чароўнай сілай. Яна нязмушана вяртае нас у край маленства, пераносіць праз час, выклікаючы настальгічныя перажыванні. Настальгія — гэта туга па радзіме (а не па часе!), гэта духоўнае прыцягненне да родных мясцін, да таго наваколля, дзе ўсё асвечана прасветла-чыстымі дзіцячымі пачуццямі і знітаная імі.

Пэат і кампазітар — славянскія сыны нашай краіны. Яны ўслылі яго характэрнае, гераічнае гучанне. У творчасці Пятруся Броўкі і Ігара Лучанка арганічна паяднаныя мяккі лірызм і выразная публіцыстычнасць, яшчэ чужыя замалаванасць і грамадзянска-патрыятычная мужнасць. Але на якіх бы мастацкіх вяршынях не знаходзіліся творцы, у іх душах заўсёды жыве красавіца любоў да роднай зямлі.

Гэтая любоў узаямае. Родная прастора надзяляе сваіх улюбёнцаў магчымым дарам — памянжае яе красу і сілу — і натхняе іх на стваральныя дзеянні. Прыродная накіраванасць разнастайна выявілася ў творчасці Пятруся Броўкі і Ігара Лучанка — і гучыць набатным заклікам да сучаснікаў, мудрым наказам да нашчадкаў, пачуццёва загартаванай споведдзю перад усім краем. Песня «Я не магу на вас забыцца» — прыклад таму.

Падырыхтаваў Міхась ШАВЫРКІН.

Музыка Ігара ЛУЧАНКА. Я не магу на вас забыцца. Вы ўсё са мной, як нават сплю. Вы мне скажыце, вы скажыце, Чаму я гэтак вас люблю?

Верш Пятруся БРОЎКІ

Я не магу на вас забыцца, Вы ўсё са мной, як нават сплю. Вы мне скажыце, вы скажыце, Чаму я гэтак вас люблю?

Музыка Ігара ЛУЧАНКА

І тую ўпільную мясічку, Дзе мы пілі кляновы сок, І тую вузкую сцяжынку, Што быццам жоўты паясок...

Бярозу тую — мінгаплучку, Што ля бацькоўскага двара, І тую рэчку Вушачку, Якой далёка да Дняпра...

неабходна было разбіць гаршчок, дзе была вада, якой мылі нябожчыка. Калі разбілі аб дзверы гліняны посуд. Пры гэтым казалі: «Колькі чарапкоў, столькі дзяцей маладымі!».

Догі чыя ў шматлікіх раёнах Беларусі існаваў звычай: пасля першай шлюбнай ночы жаніх выходзіў з пакоя і разбіваў талерку як доказ таго, што нявеста была чыстай. У адваротным выпадку посуд білі ў хаце бацькоў нявесты. Бясчынства гасцей дасягалі такіх памераў, што ў хаце магло не застацца ніводнай цэлай рэчы.

У пахавальным абрадзе таксама існаваў звычай біць посуд, напрыклад,

ЗВУК народнай культуры ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

Разбіванне посуду ў сямейна-радавой абраднасці. У вясельным абрадзе гэтым дзеяннем сімвалізавалі змену фізічнага і сацыяльнага статусу маладзёў: гаршчкі білі ў знак таго, што да вяселля дзяўчына была «цэлая», а пасля вяселля «разбілася».

Разбіванне посуду, з якога пілі жаніх і нявеста, калісьці ўваходзіла ў царкоўны абрад вянчання. Па звестках

і апісаннях вяселляў XV—XVI стст. у час вянчання жаніх павінен быў разбіць чашу, з якой маладыя пілі віно, аб падлогу храма.

На Беларусі і сёння выконваюць наступны абрад: маладзёў сустракаюць на парозе хаты, і бацькі, перш чым маладыя пераступаць парог, падносяць ім дзве чаркі гарэлкі. Згодна з традыцыяй маладыя павіны былі паспытаць «горкую» і выліць яе праз левае плячо. Дзеянне паўтаралася двойчы, а за трэцім разам трэба было чарку з гарэлкай перакінуць праз левае плячо такім чынам, каб яна разбілася.

Часцей за ўсё посуд білі перад або пасля першай шлюбнай ночы.

ЗАЎТРА




Table with weather forecasts for Warsaw, Kyiv, Riga, Vilnius, Moscow, and St. Petersburg.

Даты Падзеі Людзі

25 ЛІПЕНЯ

1826 год — па справе дзекабрыстаў было прыцягнута да 600 чалавек. Следства вялося пры прамым і непасрэдным удзеле Мікалая I. Ён сам у сваім кабінце веў допыты. Суд быў толькі шырэй, прысуд выносіў па сутнасці справы сам імператар.



Па за разрадамі былі пастаўленыя П.І. Пестэль, К.Ф. Рылеў, С.І. Мураўёў-Апостал, М.П. Бястужаў-Румін і П.Г. Кахоўскі, прысуджаны да смяротнага пакарання чвартаваннем. У лік трыццаці аднаго дзяржаўнага злочынцы першага разраду, асуджаных да смяротнага пакарання праз адсячэнне галавы, увайшлі члены таемных таварыстваў, якія далі асабістую згоду на царазайовыя. Астатнія былі асуджаны на розныя тэрміны катаржных работ. Пазней «першаразраднікам» смяротнае пакаранне было заменена вечнай катаргай, а пяцёрым кіраўнікам паўстання чвартаванне было заменена на павешанне. Пакаранне пяці дзекабрыстаў — Пестэля, Рылева, Мураўёва-Апостала, Бястужава-Руміна і Кахоўскага — адбылося ў ноч на 25 ліпеня 1826 года.

Кахоўскі, звяртаючыся да Бенкендорфа, які кіраваў пакараннем, усклікнуў: «Апрычкі! Здушы нас сваімі аксельбантамі! Можна, яны акажуцца больш трывалымі». Пры гэтых словах Бенкендорф загадаў павесіць асуджаных зноў...

1840 год — нарадзіўся (в. Азаты, цяпер Жабынкаўскі раён) Юльян Фаміч Крачкоўскі, беларускі фалькларыст, этнограф, археолаг, гісторык, педагог. У 1861 годзе скончыў Пецярбургскую духоўную акадэмію. Выкладаў у Маладзечанскай настаўніцкай семінары, працаваў інспектарам народных вучылішчаў Тульскай губерні (Расія) і Віленскай навучнай акадэміі, дырэктарам Палацкай настаўніцкай семінары і Віленскага настаўніцкага інстытута. У 1888-1902 гадах — старшыня Віленскай археалагічнай камісіі. Даследаваў сямейныя і календарна-агражныя абрады беларусаў, збіраў беларускі фальклор (песні, прыказкі, легенды, казкі). Аўтар прац па гісторыі царквы, даследаванняў «Вясельныя абрады заходніх слянян», «Нарысы побыту заходнярускага селяніна» і іншых. Памёр у 1903 годзе.

1935 год — 80 гадоў таму нарадзіўся (в. Палессе Чачэрскага раёна) Леанід Адамавіч Сасноўскі, беларускі вучоны ў галіне механікі, заснавальнік трыбафатыкі, доктар тэхнічных навук (1987), прафесар (1988), заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1998). У 1958 г. скончыў Ленінградскі горны інстытут. Аўтар навуковых прац па механіцы сталёвага разбурэння, трэнні і зносу, тэорыі надзейнасці. Распрацаваў метадалагічны, тэарэтычны і эксперыментальны асновы трыбафатыкі, фармуляваў прынцыпы механатэрмадынамікі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Украіны (1997).

Было сказана

Янка СІПАКОЎ, паэт, празаік, публіцыст: Хто не хвалюцца, тым моцна Усёй душой пастагадаць.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

СЕЗОН КАБАЧКОЎ

Рулецікі з начынкай

Спатрэбіцца: сярэдняя маладыя кабачкі — 2 шт., курныя грудка — 1 шт., цвёрды сыр — 50 г, часнок — 2-3 зубчыкі, алеі, некалькі лісточкаў базіліку, соль, молаты чорны перац.



Кабачкі старанна вымыць і парэзаць ў выглядзе падоўжных палосак таўшчынёй не больш за 0,5 см. Выкладзі на засланую паперай для вылучкі блыху, крыху прамазаць алеем і пасыпаць перцам і соллю. Бляху адправіць у гарачую духоўку прыкладна на 5-8 хвілін. Курныя мяса парэзаць на тоненькія палоскі, трохі адбіць, пасаліць, паперчыць, дабавіць здробнены часнок, добра змяшчаць і пакінуць на некаторы час. Сыр нарэзаць на буйнай тарцы, лісце базіліку здрабніць. На падрыхтаваныя лусты кабачковай выкладзі нарэзанае і замарынаванае курныя філе, пасыпаць усё гэты сырам і базілікам і згарнуць усё ў рулецікі, якія затам змацаваць драўлянымі зубчысткамі. Запякаць рулецікі 25-30 хвілін пры 180 градусах.

Закусачны торт

Спатрэбіцца: для каржой кабачкі — 2 шт., яйкі — 2 шт., мука — 2 ст. л., соль, спецыі і алеі для смажання; для крэму — часнок, сметана і брызня ў роўных аб'ёмах, тры вараныя яйкі; памідоры для ўпрыгожвання.

Надзіраем на дробнай тарцы або здрабняем блендарам кабачкі, дабаўляем мукі і яйкі, солі. Маса атрымаецца такой кансістэнцыі, як для аладак. Смажым бліны на ўсю патэльню. Бліны павіны быць тонкімі і добра прапечанымі. Крэм-паслойка гатуецца так: брызня расцерацца са сметанай і дадаюцца здробнены вараныя яйкі. У гэтую масу дабаўляем здробнены часнок і зяленіва (можна абысцяся без яго). Кожны коржлік кабачковага торта змазваецца крэмам, фармуецца торт. У канцы, верхні пласт, змазваецца крэмам і ўпрыгожваецца фігурна нарэзанымі памідорамі.

Кабачкі па-карэйску

Яны атрымаюцца вельмі далікатнымі, сакаватымі і такімі смачнымі і вострымі. Іх можна дадаваць рознай гароднінай: салодкім перцам, морквай, баклажанамі.



Спатрэбіцца: малады кабачок — 1шт, воцат — 2 ч. л., часнок — 3 зуб., каліяндра — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., перац чорны — 0,3 ч. л., алеі — 4 ст. л., папрыка — 0,5 ч. л., кунжут — 1 ч. л., лімонны сок — 2 ст. л.

Кабачок добра вымыць і не лупіць. Нарэзаць яго на тонкія палоскі з дапамогай нажа для чысткі гародніны. Моркву надрэць на буйной тарцы. Да гародніны дадаць воцат, алеі, соль, каліяндру, лімонны сок, салодкую папрыку, здробнены часнок, насенне кунжуту. Змяшчаць усё інгрэдыенты і паставіць закуску марынавацца ў халадзільнік мінімум на 30 хвілін. Захоўваць не больш за дзве сутак.

ЧЫСТЫ ДОМ

Рагум патэльні

Адчысьціць каструлі і патэльні ад застарэлага нагару дапаможа наступны сродак. Спатрэбіцца ўсяго 2 простыя інгрэдыенты — сода і перак вадароду. Насыпаем у шклянку ёмістасць чвэрць шклянкі соды і заліваем яе такой колькасцю перакісу, каб пры змешванні ўтварылася густая кашка. Паверхні, якія збіраецца ачысціць ад нагару і тлушчу, трэба нацерці атрыманай сумессю, пакінуць на некалькі хвілін, працець чыстай анучай і змыць вадою.



МАЙСТАР-КЛАС

Ружы бываюць рознымі...

3 апельсіна Такое харавто можа зрабіць кожны. Усё, што трэба, — гэта востры нож і апельсіны. Калі ў іх ёсць костачкі — не бяда, не спяшайцеся, проста выдаліце іх пры нарэзцы. Такой ружай можна ўпрыгожыць любую закуску і дэсерт.

Рэжам апельсіны уздоўж валокнаў напалову. Палюці наразам на тонкія (каля 2 мм) пласціны і выкладаем іх у лінію. Бяром маленькае паўколка і згортаем у трубочку, добра сціскаючы пальцамі, каб не раскручвалася. На яго накручваем наступнае і працягваем далей, ператварюючы апельсіны ў ружу.

3 памідора Выбіраем памідоры цэлыя, круглыя, не пацісканыя. Нажом зразаем верхавіну памідора і працягваем зразаць па спіралі лупіну да самага нізу памідора. Скручваем нашу стужачку ў рулончык да самага канца. Пераварочваем — і ў нас атрымаецца ружа. Упрыгожваем ружамі страву і дабаўляем зялёныя адценні. Гэта можа быць агурок або любая зеляніна.




РАПТАМ СПАТРЕБІЦА

Дзіцячыя вільготныя сурвэткі з поспехам замяняюць ануці для працання розных гадзятэй. Каб скураны абутак выглядаў як новы, намажце яго крэмам для рук. Драўняны вугаль асыяжа паветра ў памяшканні. На прыгожым сподачку ён паслужыць яшчэ і элементам дэкору.

СЁННЯ

Table with sunrise and sunset times for various cities.



Weather forecast section with maps and data for various regions.

Advertisement for Zvezda newspaper with contact information and subscription details.